

Ба 26954

ЯНКА КУПАЛА.

ПАЎЛІНКА

СЦЭНЫ З ШЛЯХОЦКАГА
ЖЫЦЬЦЯ У 2-Х АКТАХ.

Выданье другое.

ВЫДАВЕЦ И. МЯТЛЯ.

ВІЛЬНЯ — — — — — 1927 г.

Ба 26954

ЯНКА КУПАЛА.

ПАЎЛІНКА.

Сцэны з шляхоцкага жыцьця ў двух актах.

ВЫДАНЬНЕ II.



Выдавец — 

Бел. адулт

1994 г.

Беларуская Друкарня ім. Ф. Скарыны — Вільня, Людвісарская 1

На арыгінале напісана:

Къ представленю дозволено за № 15679.

С.-Петербургъ 23 ноября 1912 года.

За цензора драматическихъ сочинений

Ребровъ.

На адным з экземпляраў I выданння:

Wolno produkować publicznie na terenie Litwy Środkowej dn. 27 — V — 1921 r.

Al. Nowak

Naczelnik wydziału.

25.04.2009

ПАЎЛІНКА.

А С О Б Ы:

СЪЦЯПАН КРЫНІЦКІ—засъцянковых шляхціч	45	г.
АЛЬЖБЕТА — яго жонка	40	"
ПАЎЛІНКА — дачка Крыніцкіх	19	"
ПРАНЦІСЬ ПУСТАРЭВІЧ—сваяк Крыніцкіх	50	"
АГАТА — яго жонка	43	"
ЯКІМ САРОКА — вучыцель	25	"
АДОЛЬФ БЫКОЎСКІ	24	"

ГОСЬЦ — МУЗЫКІ.

Рэч адбываецца ў нашы дні ў хаце КРЫНІЦКІХ.

А К Т І-шы.

Абшырная съятліца. Направа ад публікі — вокны у сад, бліжэй к аркестру — стол, каля стала — лавы і табурэцікі, над сталом — вісячая недарагая лямпа, на съянне — абразы. Налева дзьверы ў сенцы, бліжэй к аркестру — куфар. Напроці — съяна і дзьверы ў бакоўку (каморку); справа пры съянне ад бакоўкі — ложак, засланы коўдрай, у галавах высака накладзена падушак; налева — у кутку — печ, на съянне стрэльба, стара-съвецкі з гірамі гадзіннік і некалькі лубачных малюнкаў.

Ч а с : асеньні вечар перад Пакровамі.

Зъява I. Паўлінка (адна).

Стройная і досьць прыгожая дзяўчынка. Адзеўшыся ў не-дарагую краміну, але чысьценка; бяз хусткі, — ў валасох колькі грабенъчыкаў. Сядзіць на ложку і пільна шые крамны кафтанік. Як падыймаецца заслона — Паўлінка пяе;

Ой пайду я лугам, лугам,
Дзе мой мілы арэ плугам;
 Ой пайду я лугам, лугам!

Ён арэць поле валамі,
А я плачу ўсё съяззамі;
 Ён арэць поле валамі.

(*Перастаўши пець*).

Э-э! штось не пяеца сягоньня. Неяк сэрдайка
трасеца, як-бы хто яго знеўдіку перэпужаў. А мо'

гэта песьня вінавата. Даліпантачкі, аніяк не магу сама з сабой да ладу прысьці. А ну, на шчасце зачну другую. Якую-ж бы тут? Ага!.. (*Пляе*).

Дый чаго-ж ты, дуб зялёны,
Пахінаешся?

Дый чаго-ж ты, мой міленькі,
Задумляешся?

(*Пляочы, падходзе кі вакну і паглядае, пасълк ізвоў садвіца*). А ўсё такі нешта ня цікава на сэрцы. І чаго яму бедненькаму не стае? Піць і есьці, дзякаваць Богу, хватае; часам татка дае гроши і на сукенкі... Чаго, чаго, вдаецца, тут хацець?.. Ох, ох, як-же маркотненька! Прост, хоць зьбірай манаткі ды йдзі ўпрочкі з хаткі. Ужо вечарэе: зараз ня будзе як шыць, а трэба сягоньня канешне кончыць. Заўтра Пакровы... у Міхалішках кірмаш... Эх, эх! каб хаця той прышоў, каго так хочацца сягоньня пабачыць. (*Садвіца пры вакне і пачынае ізвоў, шыючи, пець*).

Ой, ляцелі гусі дый над Беларусью,
Селі яны, палі на сівым Дунаю!
Селі яны, палі, ваду замуцілі,
Дый нас маладзенькіх з сабой разлучылі.
Бадай тыя гусі марна запрапалі,
Як мы любіліся — цяпер перасталі.

(*Паглядзеўши ў вакно*). Ну, ужо няма як саўсім без агню шыць! Зараз трэба запаліць лямпу. Цымнэе і цымнэе, начка набліжаецца, а яго — як няма, так няма! А шчыра абяцаўся шэльма напэўна прыйці. (*Шукае запалак і запалівае лямпу*). І што гэты тата да яго мае? З того часу, як даведаўся, што ён на мяне мілым вокам паглядае,— ўсё роўна, як чорная котка між імі перабегла. Ён то нічога, але тата — дык жыўцом-бы яго зьеў. Ну, але тата сваё, Якім сваё, а я — сваё. Пагля-

дзім, чый верх будзе: таткаў, ці мой, ці яго? (*Падумаўшы*). Казаў—прыдзе сягоныя, каб там і ліха гарэла. „Трэба, кажа, сякую, ці такую зрабіць пастанову. Мы, кажа, ня дзееці, — маем свой розум і можам сабой пакіравацца. Толькі ты, кажа, Паўлінка, павінна на гэта прыстаць канешне, бо іначай, кажа, згінем, як рудыя мышы“. (*Ускочыўшы*). Ай! нехта ідзе. Ён, ён, напэўна ён!!

Зъява II. Паўлінка — Якім.

ЯКІМ. Вось і я — як тут быў! Добры вечар ясьне-пекнай паньне Паўлінцы. Што, золатца маё ненагляднае, прачакалася трохі мяне, ненавісініка? (*Глянуўшы на бакі*). А ці нікога няма? (*Гаворачы, падбліжжаецца к Паўлінцы, вітаеца і хоча абняць яе*).

ПАЎЛІНКА (*баронячыся*). Ой, ой! памалу. Ўсе дома, ўсе дома. Толькі ў Якіма ня ўсе дома, бо по-начы ходзе да маладых дзяўчат. Дадуць, дадуць зараз пытлю старыя. (*Тупаючы на горы*). Пазваленне ёсьць гэтак позна приходзіць?

ЯКІМ (*садзючыся*). Ёсьць, ёсьць, мая ты сакатушка, шчабятушка! Кажы толькі хутчэй, галубка мая бліскрылая: тата твой дома, ці не? Бо-ж сама ведаеш, якая ў нас з ім страшэнная любасць.

ПАЎЛІНКА (*садзючыся за шыцицё*). Ой, чаму-ж ня ведаю? Як між катом і сабакай, якраз. Але, але съмела будзе як у Бога пад прыпечкам. Паехалі абое на торг і пэўна позна вернуцца, бо маюць трохі сяго-таго да праданьня і маніцца сякія-такія зрабіць пакупкі. Бачыць, заўтра мае быць трохі гасцей з кірмашу.

ЯКІМ. Та-а-к! Значыцца, ты кісталтам, вечарынка будзе?

ПАЎЛІНКА. Так, так! Вечарынка быць то будзе, але ня ўсе на ей будуць.

ЯКІМ. Эх, Паўлінка! Ты ўсё сваё; мне і так горка на душы, як-бы хто там палын засеяў, а ты яшчэ прытычкамі сваімі соліш. Вазьму на злосць— ды прыду. Што-ж яны са мною зробяць?

ПАЎЛІНКА. Зрабіць — то нічога ня зробяць, але і ты сам нічога ня зробіш, а толькі праробіш...

ЯКІМ. (робячы папяроску). Ці ясьне-панна Паўлінка пазволіць мне закурыць пры ёй?

ПАЎЛІНКА. Ого, скуль такая далікатнасць? Рукам каля дзяўчыны дае волю бяз пытаньня, а як папяроску закурыць, дык пазваленняя просьць. Не пазваляю за тое, вось і ўсё тут!

ЯКІМ. А я закуру.

ПАЎЛІНКА. А я ня дам! (Кідае шыгцьцё і хоча адабраць папяроску. Нейкі час тузяюцца, бегаюць адно за адным па хаце і наумысле раскідаюць на ложку падушки).

ЯКІМ (бегаючы). Ну, ужо годзі, годзі, Паўлінка! Болей нічому без твайго пазваленняя даваць волі ня буду.

ПАЎЛІНКА. Ну, калі-так, то згода! (Садзяцца. Якім курціць, Паўлінка шыле).

ЯКІМ (памаўчаўшы). Паўлінка!

ПАЎЛІНКА. Га! Ці пан Якім забыўся, як я завуся?

ЯКІМ. Ды не! Я хацеў-бы, золатца, сур'ёзна з сабой пагаварыць.

ПАЎЛІНКА. I—I!!! Ведаю я гэтыя сур'ёзныяці. Перш-на-перш будзе, ці я люблю, паслья— ці вельмі моцна, а паслья, ці гатова ўсё чысьценка зрабіць, што чарнабрывы Якім захоча, а там, а там... і паехала, як на непадмазаных калёсах... Ці-ж ня праўда?

ЯКІМ. Праўда, то праўда, але ўсяму мусіць быць канец.

ПАЎЛІНКА. Ну, дык слухаем вашэці. А вось можа і новую песеньку нам съпяіцё. Адно толькі за ўмовай: або надта вясёлую, вясёлую, каб аж ляўоніху захацелася ісъці, або такую сумна-сумненійку, што, выслушаяшы яе — раз, два, ды бухтыль у вір галавою! вось так! (*Паказвае і чуць на валица; Якім падхоплівае і садзіць яе на лаве.*)

ЯКІМ. Гэта будзе ад цябе, маё ты сонейка, залежаць. Як захочаш — такая і песенька выйдзе: або вясёлая, радасная, як-бы самое неба яснае, або сумная, гаротная, як асеньня хмары над гэтай зямелькай чорнай. (*Памаўчаўши*). Эх, эх! І дакуль-жа ўсё гэта будзе цягнуцца? Дакуль, як сухавей, сушыць і мучыць нас будзе?

ПАЎЛІНКА (*жартабліва*). Толькі ня нас, а мяне — трэба гаварыць. Мне дужа добра, весела, і так лёганька, лёганька на сэрцы, што...

ЯКІМ (*з дасадай*). Паўлінка!

ПАЎЛІНКА (*закрываючы губы рукой*). Ну, ну, ўжо маўчу... як немая рыба.

ЯКІМ (*як-бы сам да сябе*). Калі, калі ўжо наўдойдзе тая часінка, што нас злучыць на векі, і мы ўжо ніколі не расстанемся? Калі? Калі?..

ПАЎЛІНКА. Ха-ха-ха! На съятое ніколі. Вельмі ўжо татка мой заеўся на цябе з таго часу, як даведаўся, што мы з табой з'любіліся. Ну, а бяз таты гэты інтэрс наладзіць будзе вельмі тру드на.

ЯКІМ. Трудна, то яно трудна, але няма таго злога, каб ня вышла на добрае. Хоць-бы, прымерам, мы з табой так зрабілі: выбраўши падхадзячую часіну, калі стары будзе ня ў злосці, узяліся з табой за руکі, падышлі к яму, укленчылі,

і сказалі: так і так, наш добры бацечка, — я люблю Паўлінку, а я люблю Якімку — вельмі-вельмі моцна, так, што і жыцьця нам аднаму без аднаго нямашака, ну, дык супакойце нашы сэрцайкі: дайце нам пазваленъне ўзяць—ды пажаніціся...

ПАЎЛІНКА. Э-э!!.. Ня туды, мой ты дурненькі Якімка, паехаў! Уедзеш гэтак у нерат, што ні ўзад, ні ўперад. Каб гэта яшчэ толькі з мамкай, то яно сяк-так, як табе ня раз я і казала, але з старым—дык чыстая бяда, настаяшчае гора. Хоць ты яму кол на галаве чашы, дык нічога ня выдзеўбеш. „На парог, кажа, каб і ня важыўся паказацца; мазгаўню, кажа, гаду пашчапаю“! Вось і рабі з ім што хочаш! Каб мог, дык на першай асіне павесіў-бы цябе. Ну, і гдзе-ж у такім разе набрацца съмеласьці ісьці кленчыць перад ім і прасіць пазваленъня?.. Задасьць такога пытлю і табе і мне разам, што і жаніцьба ў галаву не палезе.

ЯКІМ. Так, то яно так! Але я неяк усё яшчэ надзеі ня трачу, — а ну-ж адпусціцца. Быў-жа такі час, што мяне любіў, ды нават у бядзе то тады, то сяды памагаў.

ПАЎЛІНКА. Быў час, але вадою сплыў. Памагаў, пакуль ня ўбачыў, што трэба і дачкой памагчы, а як да гэтага стала даходзіць, вось у ім і адаўвалася шляхоцкая фанабэрый. Другую песьню цяпер пяе. Нож точыць... востра нож точыць родны мой татка на таго, каго сам калісь любіў і каго я палюбіла... (*Устаючы, горача*). И на векі вечныя любіць буду. (*Ідзе і папраўляе падушки, за ёй — Якім, абымае — і садзяцца, абніўшыся, абое на ложку*).

ЯКІМ (*памаўчаўшы, ласкава*). Паўлінка!

ПАЎЛІНКА (*съмлючыся*). Ізноў забыўся, як завуся?

ЯКІМ. А ты ізвоў сваё... Слухай, міленькая: ці ты надумалася зрабіць тое, аб што я цябе на-довечы прасіў і маліў? Сама-ж ты, золатца, ка-зала мне ня раз і цяпер кажаш, што татка твой ні на якія просьбы ня згодзіцца. Значыцца, са-ма добра разумееш, што іншага выхаду для нас нямашака. А гэтак, як я казаў, будзе найлепей. Ці то мы будзем першыя, або апошнія? Янка Лу-кашонак з сваей Зосій так зрабілі, Ігнась Маня-коўскі — з сваей Дамянісій, ды і шмат хто... Бацькі спачатку пазлуоць, пазлуоць трохі, і ад-пусьцяцца, — ведама бацькаўскае сэрца. Вось і мы з табой, міленькая, такім парадкам самі са-бе шчасьце збудуем і нічнай ласкі прасіць ня будзем. Адно, абы твая згода, і ўсё будзе доб-ра. Я ўжо, прызнацца табе, гаварыў з папом. Ен заўтра прыяжджае ў Міхалішкі імшу адпраў-ляць і заначуе ў ваколіцы. Ну, а мы к яму... раз, два, і гатова.

ПАЎЛІНКА. Думаць, то я думала, але неяк страшна. Можа-б было лепей, каб яшчэ трохі па-чакаць, а то так скора, раптам... Хто съпяшыць, той людзей съмяшыць.

ЯКІМ. Якая ты нядобрая, Паўлінка. Ты за-раз—страшна, страшна, пачакаць, пачакаць! Гэтак і ўсю сваю моладасьць пачаканкамі перачакаем. А так гэта дачэснае жыцьцё можна добра нала-дзіць, так добра, абы толькі ахвота ў нас была ды вытрываласьць.

ЦАЎЛІНКА. А што — калі зловяць? Гэта-ж я ня выжыву з сораму, людзі вочы выберуць, нельга будзе на съвет паказацца. Цяпер — і то колькі ўсякай брыды ў служлівых суседзі і сусед-кі на нас вернуць, а што і гаварыць тады, як нам гэта „Бог наш ўцечка“ ня ўдасца?

ЯКІМ. Ня бойся, золатца, ня зловяць! Усё пойдзе гладка. Заўтра ў вас вечарынка; посьле вечарынкі ўсе будуць спаць моцна так, што хоць з гарматаў страляй — нічога не пачуюць. Я ўсё акуратна прыгатую, ты толькі звязжаш у клумак што патрабнейшае, а там праз мамэнт — і ты мая на векі вечныя.

ПАЎЛІНКА (*нібы са злосцю*). Ня я твая, а ты мой на векі вечныя!

ЯКІМ. Ну, хай будзе, як Сора казала; але гэта толькі тады ў нас выйдзе, калі ты прысташеш на тое, аб што я цябе прасіў і прашу.

ПАЎЛІНКА (*падумаўшы, съмяючыся*). Ну, згода да... заўтрашняга дня, а там пабачым.

ЯКІМ (*павесілеўшы*). І даўно ўжо трэба было гэтак сказаць, мая ты кветачка майская. Заўтра вечарам, як толькі ўсе паўкладаюцца, — я ўжо ў садзе пад вакном буду на цябе чакаць. Ты ваконца адчыніш, лахі пад пахі — ды скакель з хаты ў сад, як пятух!...

ПАЎЛІНКА. Гэта ты, як пятух, а я, як...

ЯКІМ (*перапыняючы*). Як курыца.

ПАЎЛІНКА. Ня курыца, а як зязулька.

ЯКІМ. Як зязулька, праз вакно — фырр! а пятух — цап, а поп крапілам — пырсы! а там...

ПАЎЛІНКА (*съмяючыся*). А там ізноў — фырр!... (*Размахівае рукамі і хоча вырвавацца. Якім мацней прыціскае яе к сабе і хоча пацалаваць; яна нібы бароніца, а паслы хватав яго за шыю, і яны дойга горача цалуюцца*).

ЯКІМ. Ох, каб гэтак ўсё жыцьцё і кожную мінутку.

ПАЎЛІНКА. Ого! Разласаваўся!... Аскому нагоніш, пакуль ахвоту спагоніш. (*Прыслухаўшы*

ся). Ой! Недзе туркоч! Ці ня едуць толькі напы з торгу?

ЯКІМ (*прыслухаўшыся*). Такі-ж нехта едзе.

ПАЎЛІНКА (*сумна*). Значыцца, Якімка, трэба ўжо табе рабіць — фырр!

ЯКІМ (*устаючы, з уздохам*). Нічога не парадзіш — трэба!... Ой, гэтая бацькі! І чаму гэта ня родзяцца на съвет дочкі без бацькоў?...

ПАЎЛІНКА (*устаючы*). Ах, чуць не забылася! Ці прынёс мне тое, што абяцаўся?

ЯКІМ. А як-жа, прынёс, маё ты золатца. (*Дастас з кішані фатаграфію і аддае Паўлінцы*).

ПАЎЛІНКА (*прыглядаючыся к фатаграфіі, весела*). Вот так добра! Заместа аднаго, маю ўжо двох: аднаго, што сам ходзе да дзяўчат і рукам волю дае, а другога, што трэба насіць за... пазухай. (*Съмлечца*).

ЯКІМ (*любуюцца ю, хватает і цалуе*). Ах ты, зязюлька мая ненаглядная!

ПАЎЛІНКА (*бароничыся*). Ну, ну, пятушок! Не гарачыся; пасьпееш з козамі на торг. (*Выпіхлючы Якіма з хаты*). Марш да дому! Раз, два, тры!...

ЯКІМ (*у дзіверах*). Помні, Паўлінка — заўтра!... (*Выходзе*).

Зъява III-ая. Паўлінка (адна).

ПАЎЛІНКА (*папраўляе ложак, пасъля прыглядаецца к фатаграфіі, цалуе яе і хавае за пазуху. Прыціскаючы грудзі рукамі*). А што, смачна? Цёпленька?... Га?... Каля самага сэрцайка дзяўчачага... Пэўне чуеш, як яно бедненькае трапечатаца? Выгадна табе тут, як нідзе, нікому!... Але не, не! Гэтак не выпадае. Яшчэ трохі порана... Пось-

ле заўтра — другая рэч. А цяпер... (*Ідзе к абра-
зу*) пасядзі лепш, саколік, за абразікам. Седзячы
гэтак у Бога за плячыма, меней будзеш мець
грэшных думак у галаве, чымся песьцячыся тут
(*паказывае*) за пазухай у маладой дзяўчыны. (*На-
піваючы, падходзе к съцяне, хавае фатаграфію за
абраз і, як у нічым ня бывала, садзіца за шыцьцё*).

Дый чым-жа твая, дзеванька,
Галоўка занята? і т. д.

Зъява IV-ая. Паўлінка — Съцяпан — Альжбета.

СЪЦЯПАН (*п'янаваты, ўходзе в Альжбетай
з сенцаў і прыпівае*).

Дзе мы едзем, дзе мы йдзём,—
Карчмы ня міаем;
Дзе заедзем, дзе зайдзём,—
Там і пагуляем.

АЛЬЖБЕТА (*кладучы пакупкі на кубар і, раз-
дзяляючыся, да Съцяпана*). Не съмаш ты людзей.
Калі падпіў, дык ляж спаць!

СЪЦЯПАН. Маўчы, баба!... Ты, каханенькая—
родненськая, нічога не разьбіраеш... Валасы доў-
гія, а розум кароткі. (*Прыпівае*).

Ой, там на гарэ
Мужык жонкай арэ,
А другая падбягае:
„Запражы-ж ты мяне“.

(Хоча абняць Альжбету).

АЛЬЖБЕТА (*адпірнуўшы*). Ах, ты, гнілая
качарыжка! Яшчэ можа табе чаго захочацца?...

СЪЦЯПАН (*выкручываючы нагамі*).

Дзед боб маладіў,
Баба падсявала...

ПАҮЛІНКА. Тата! Ды кіньце ўжо!... Ось, лепей разъдзяваіцеся, ды можа чаго зъясьцё.

СЫЦЯПАН. А можа гэта і добра, каханенская - родненская... Каб так кіслай ды гарачай капусты... (*Скідае апратку і кладзе на куфар*).

Скіну бурку, скіну боты,

Дый надзену лапці

Кожны дурань, ці разумны —

Пан у сваей хаце.

(*Садзіца за стол*).

ПАҮЛІНКА (*кінуўшы шыцицыё на ложак, да Альжбеты*). Мамка, дастаньце з куфра настольник, а я прынясу чаго вам зъесці. (*Выходзе*).

Зъява V-ая. Сыцяпан — Альжбета.

АЛЬЖБЕТА (*дастаючы настольник з куфра*). З кім ты гэтак намурзаўся?

СЫЦЯПАН (*закурываючы люльку*). Я і з тым, я і з сім, а ты, каханенская - родненская, згадай, — з кім?

АЛЬЖБЕТА. А немач цябе ведае - з кім?

СЫЦЯПАН. Ці-ж я не казаў, што у цябе тут (*торкаючы сябе пальцам у лоб*) ня ўсе дома. Але слухай: З зяцем!

АЛЬЖБЕТА (*вздвігніця*). З зяцем?!

СЫЦЕПАН. Так, так, каханенская - родненская. Хто з сватам, хто з свацьцяй, а як Сыцяпан Крыніцкі — дык з родным зяцем.

АЛЬЖБЕТА (*накрываючы стол*). Такі праўду кажуць, што гарэлка людзей з поля зводзе. Калі-ж ты ўсьпей яго нажыць?.. Дачка яшчэ замуж ня вышла, а бацька ўжо зяця мае!

СЫЦЯПАН. Калі ня маю цяпер, дык буду мець у чацьвер. Гэта, бачыш, ён яшчэ толькі

зъбираецца падмазацца к нашай Паўлінцы; ну, а каб сылічэй усё пашло, дык перш мяне ён падмазаў.

АЛЬЖБЕТА (*садзіцца*). Так-бы і казаў адразу. А хто-ж гэта такі?

СЪЦЯПАН. Адольф Быкоўскі!

АЛЬЖВЕТА. Э-э! Я думала, хто там!.. Ажно нічога людзкага. Толькі ездзе ды нюхае, якая дзяўчына пасагу больш мае, а сам—дык голы, як бізун.

СЪЦЯПАН. Пасаг нюхае, бо нос мае. Але ўсё такі гэта для нас блін ды яшчэ маслам падмазаны. Ён сам мве, каханен'кая - роднен'кая, хваліўся, што яго гаспадарка ў сто раз лепшай ад усіх тутэйших гаспадароў. За аднаго каня толькі, казаў, заплаціў сёлета тры сотні. „На гэтым-жа кані, кажа, заўтра к васпанству заедуся з кірмашу“. (*Мацаеца па кішэнях, сам сабе*). Дзе-ж бы яна падзелася? (*Да Альжбеты*). Ты, баба, ня бачыла кніжкі, што я купіў сягоньня? Дзе яна прапала?

АЛЬЖБЕТА. А што я—пастушка над тваімі кніжкамі? Пратіў можа з гэтым сваім зяцем.

СЪЦЯПАН (*ідзе к чубру, находитце ў бурцы пніжку і кладзе яе за абраз, дзе Паўлінка палажыла фатаграфію*). Каханен'кая - роднен'кая, ня думай, што я якую дрэнь выбраў сабе на зяця. Заўтра ён прыедзе, паглядзім, дык адразу што другое запляеш. Адным словам, хлапец: шляхоцкаго заводу, з рызыкай, з усякай далікатнасцю і ўсё такое...

Зъява VI-ая. Паўлінка — Съцяпан — Альжбета.

ПАЎЛІНКА (*ўваходзячы з міскай, з лыжкамі і хлебам пад пахай*). Аб кім гэта, татка, гаворыце,

што мае ўсякую далікатнасць і ўсё такое? (*Ставіць яду на стол і садзіца за шыцьцё*).

СЪЦЯПАН (ядучы). Вельмі васпанна цікавая! Скора састарышся, каханенъкая - родненъкая, як усё будзеш ведаць.

ПАЎЛІНКА (просячы). Скажэце, скажэце, татачка!

СЪЦЯПАН. Ага, ні села, ні пала, захацела баба сала. Калі ўжо табе, каханенъкая-родненъкая, так хочацца, дык скажу. (З павагай). Знакам тым, гэта паніч з далікатнасцяй і з усякім та-кім — мой зяць.

ПАЎЛІНКА. (пігрнуўши съмехам). Зяць!!!

СЪЦЯПАН. Знакам тым, ён не саўсім яшчэ зяць, але скора на яго выкіруецца.

ПАЎЛІНКА. А як-же годнасць гэтага... гэтага, ну як яго... што некалі татавым зяцем зробіцца?

АЛЬЖБЕТА. Ды гэты-ж, гэты... Ты пэўне яго бачыла некалі... Адольф Быкоўшчык.

ПАЎЛІНКА. Быкоўшчык?!

СЪЦЯПАН. Але. Але! Пан Адольф Быкоўскі.

ПАЎЛІНКА. Ну, хіба, татка, для яго другой дачкі пастараецца, або самі з ім ажэніцца, каб перарабіць яго з простага чалавека на свайго зяця.

СЪЦЯПАН. А ты што? — Зломак?

ПАЎЛІНКА. Зломак — ня зломак, але і за ламаку не пайду.

СЪЦЯПАН. А дзяга на што?

ПАЎЛІНКА. На ўсё, толькі не на паганяку к замуству.

СЪЦЯПАН. Каханенъкая - родненъкая, яшчэ паглядзім, дзе каго пасадзім.

АЛЬЖБЕТА (ядучы, да Съцяпана). Еш вот лепей, чымся з пустога ў парожніе пералівацы! Як прыедзе сватацца, тады тое і будзе.

ПАЎЛІНКА. Татка ведаеш не сягоńня, за каго я толькі пайду, або за нікога.

СЬЦЯПАН (*зъяніўшыся, кідае ложку аб стол*). Што?! За каго?..

ПАЎЛІНКА (*устаючы і ідучы к ложку*). За каго? — За Якіма!

СЬЦЯПАН (*стукаючы кулаком па стале*). Маўчы, гадаўка! Раз сказаў, каб гэтага шэльмы і званьня ня было ў маей хаце, каб яго імені я ня чуў ніколі... гэтага недавярка, гэтага... гэтага забастоўшчыка. Дык і не забывайся аб гэтым, каханенъкая - родненъкая!

ПАЎЛІНКА (*з дасадай*). На што дарэмшчыну вясьці? Ён нікому ніякай забастоўкі не рабіў і ня робіць.

СЬЦЯПАН (*закурываючы са злосцю люльку*). А чорт яго бяры, ня тут успамінаючы, — рабіў, ці не рабіў! Знаць і ведаць не хату яго ў сваей хаце, гэтага хамуйлу, гэтае плюгаўства.

АЛЬЖБЕТА. Прыбрай, Паўлінка, ўжо са стала!

ПАЎЛІНКА (*кінуўшы на ложак шыциё і ідучы к столу*). А даўно гэта, татка, сам з ім цалаўаўся?

СЬЦЯПАН. Каханенъкая - родненъкая, ня лезь у вочы. А не — то вон з хаты і цябе з гэтай дрэнай выганю.

(*Паўлінка ідзе з місай к дзвіверам; неўспадзейкі дзвіверы адчыняюцца, уваливаецца у хату п'яны Пранціс Пуэтарэвіч, за ім — яго жонка. Пранціс няўмыслье выбівае міску ў Паўлінкі.*)

ПАЎЛІНКА. Ай! Што-ж гэта дзядзка зрабілі.

Зъява VII-ая. Паўлінка—Сыцяпан—Альжбета—
Пранцісь—Агата.

ПРАНЦІСЬ. Глупство, глупство, пане добрудзею. Пахвалёны Езус. Собственno, адкупім, адкупім, вось-до-да!

СЫЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА. На векі!..

АЛЬЖБЕТА. А мае-ж вы родненькія! Ці-ж гэта вы ўсё яшчэ з рынку едзеце? Здаецца-ж, раней за нас выехалі?

ПРАНЦІСЬ. Собственчо, вось-до-да, кабыла заблудзіла, пане добрудзею.

АГАТА. Тудэма — сюдэма, ці-ж гэты мачыляпа калі прыехаў у сваім часе дамоў? Ен-жа, як рызынік, то туды, то сюды блытаецца па дарозе.

ПРАНЦІСЬ. Пане добрудзею, тваё бабекае дзела—маўчаць. Я, собственно, вось-до-да, спрытны, — тонка панімаю, што і як раблю.

АЛЬЖБЕТА. Ды садзесеся-ж, мае міленькія!

АГАТА. Тудэма-сюдэма куды тут садзіцца? Ноч на двары, кабыла за плотам, поўянсты да дому, а гэты, тудэма-сюдема, начніца касавокая, ня вытрываў, каб людзям не нарабіць у ночы неспакойства. (*Садзіцца, а за ёй — другій*).

СЫЦЯПАН. Э, што там такое! Высьпімся! Дзякую Богу, ночка не Пятровая, а Пакровая.

ПАЎЛІНКА (*падбіраючы чарапкі*). Заўтра госьці будуць, а дзядзька апошнюю міску стойк. Трэба, каб на кірмашы дзъве адкупіў.

ПРАНЦІСЬ. Глупство, пане добрудзею, глупство! Хаўтурнага, собственно, вып'ем па місцы. (*Дастае з баковай кішані фляжку, пацягвае з неё і хавае назад*).

АЛЬЖБЕТА (*съмляючыся*). А каб гэта нам

сваток даў гэтай сусолкі пассаць! Ці-ж мы з свацьцяй паскрэбкі?..

ПАҮЛІНКА (*выходзячы в чарапкамі*). Ого! Гэтых съянцоных кропел дзядзька і каночаму ня даў-бы, ня то, што... (*Выходзіць*).

З'ява VIII-ая. Съцяпан — Альжбета — Пранцісь — Агата.

ПРАНЦІСЬ (*Усьлед Паўлінцы*). Глупство, глупство, пане добрудзею. Маладзенъкая яшчэ, маладзенъкая! Лазы трэба, собственно, вось-до-да.

АГАТА (*да Альжбеты*). Што, свацейка, тудэма-сюдэма, добра га куплялі на рынку?

АЛЬЖБЕТА. Ат, сёе ды тое! Паглядзеце, калі хочаце. Нічога такога цікаўскага. (*Устаюць і ідуць абедзівye к кубру, і разглядаюць кінутыя на ім пакупкі*).

ПРАНЦІСЬ (*да Съцяпана*). Чуў, сват, пане добрудзею, што сягоньня людзі казалі?

СЪЦЯПАН. Не, не, каханенькі - родненъкі, ня чуў; ня было калі! А што?

ПРАНЦІСЬ. Ды як-жа, вось-до-да! Кажуць, пранцуз, пане добрудзею, ідзе на Барысаў па шапку і рукавіцы, што калісь там аставіў. Чатырыста тысячі войска з сабой вядзе і, собственно...

АГАТА (*перадвіночы, з месца*). Не чатырыста тысячі, а чатыры сотні тысячаў...

ПРАНЦІСЬ. Глупство, глупство, пане добрудзею. Ўсё роўна ідзе, вось-до-да. Спранжыновы касьцёл з сабой нясе, пане добрудзею.

АГАТА (*з месца*). Тудэма-сюдэма, не нясе, а на паветры на машыне, што лятаюць, гэты касьцёл вязе.

СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА (зъдзівіўшися). Ай-я! Аж на паветры касьцёл вязуць!..

АГАТА. Але-ж, але! Тудэма-сюдэма, я сама на свае вуши чула.

СЪЦЯПАН. Во калі пашло ўсё ўверх нагамі. Як паставяць гэты спранжыновы касьцёл, то можна будзе спадзявацца і для нашага брата яко-га-такога палягчэння. Дзякую Бэгу, дзякую Богу!! А вось мая гэта ахмістрыня, дачушка мая—сакатушка, спуталаася з гэтым... з гэтым бязбожнікам, і хоць ты ей вар на галаву лі.

ПРАНЦІСЬ. Маладзенъкая, собственно, вось-цо-да. Бярозавай каши ня шкодзіла-б, пане добрудзею.

АЛЬЖБЕТА. Дужа трудна паладзіць з ця-перашніяй моладзьдзю. Пашло такое распушта на съвеце, што ня дай Божа! Заместа кніжак да на-баженства — чытаюць нейкія дрындушки. Вечер ува ўсіх па галаве ходзе. Гэта-ж мне калісь сказалі: ідзі за Съцяпана, — я і пашла бяз ніякай спрэчкі са сваімі старымі.

АГАТА. А так, так, тудэма-сюдэма! І мой, як ка мне пасватаўся, бацька нябожчык і кажа: ідзі, бо ўсё роўна ніхто цябе лепшы ня возьме; я падумала, тудэма-сюдэма, ну і пашла. (Глядзяць абедзьве на сваіх мужоў, пасъля — адна на адну, плююць кожная ў другі бок і разглядаюць ізноў клумкі).

ПРАНЦІСЬ. Так, так, пане добрудзею, іначай калісь было. (Дастае фляжку і п'е, а посьле дас Съцяпану). Собственно, глупство, вось-цо-да, было, а ты сват выпі, каб тое, што было, у памяці не сядзела. (Съцяпан п'е, Пранцісь прыдзержывае за фляжку, каб той залишне ня выпіў).

СЪЦЯПАН (*абціраючы вусы і сплёвываючы*).
Шчыплецца, каб яе гаручка.

ПРАНЦІСЬ (*хаваючы гарэлку*). Ага, вось-до-да,
шчыплецца, собственно, бо тужая, пане добрудзею.
(*Абодва закурываючы*).

АЛЬЖБЕТА (*да Агаты*). А ці заўтра, сва-
цейка, будзеце на кірмашы?

АГАТА. Ды трэба-ж будзе як съягадца.

Зъява IX-ая. Тыя і Паўлінка.

ПАЎЛІНКА (*уваходзячы, да Альжбеты*). Можа-б, мамка, прыціснулі сыр, бо да заўтрашняга
не адцісьненца.

АЛЬЖБЕТА. Яшчэ пасьпее... Дай мне з цёт-
кай разгаварыцца.

ПАЎЛІНКА. Ідзеце, ідзеце, мамка, а я за-
цябе з цёткай пагавару.

АГАТА. Ідзеце, свацейка. Тудэма-сюдэма, не
зважайце на мяне. Мы тут з Паўлінкай пачакаем
на цябе.

АЛЬЖБЕТА (*выходзячы*). Ну, як сабе хочаце.
(*Паўлінка з Агатай садзяцца на куфры і жыва аб-
чыльсі гавораць*).

Зъява X-ая. Паўлінка — Съцяпан — Пранцісь — Агата.

СЪЦЯПАН. Знаецце, сваток, гэтага, гэтага...
як ён... а каб цябе... (*Да Паўлінкі*). Паўлінка, як
гэты завецца, што мяне сягоныня падмазываў?

ПАЎЛІНКА (*з месца*). А скуль-жа я магу
ведаць, хто татку мазаў?

СЪЦЯПАН. Ну, гэты-ж?... каб ён цяміўся...
як яго?... зяць, зяць!

ПАЎЛІНКА (*прытамінаючы*). Як-ж я ён, як?...
Здаецца, Бык... Быток...

СЪЦЯПАН. Ага, ён, ён. Не, ня так! Быкоў-
скі, каханенъкая-родненъкая, вось як! Пан Адольф
Быкоўскі. (*Да Пранціся*). Дык бачыш, сваток, ён,
значыцца, падлабуніваецца к маей Паўлінцы. Што
ты на гэта?

ПРАНЦІСЬ (*дастасочы гарэлкі*). Глупство,
глупство, пане добрудзею. Собственno, бычок,
вось-цо-да, і больш нічога. (*П'еци і дав гарэлкі
Съцяпану*).

СЪЦЯПАН (*выпішы*). Заўтра, знакам тым,
прыедзе абнюхаць, як і што, дык і сваток са сваей
заглянъце да нас. А ну-ж, каханенъкі-родненъкі,
можа які гандаль будзе наладжывацца, дык пры-
кінеш якое слайцо. Прыедзьце толькі.

ПРАНЦІСЬ. Глупство, пане добрудзею, і прый-
ці можна. Собственno, блізка, вось-цо-да.

СЪЦЯПАН. Блізка, то блізка, але каб ня было
сълізка: на дождж як-бы зъбираецца.

ПАЎЛІНКА (*з месца*). А ці татка каня пайлі?

СЪЦЯПАН. Не, каханенъкая - родненъкая.
Зараз пайду. (*Да Пранціся*). А можа разам з сва-
там пойдзем? Я свайго напаю, а сват свайго па-
глядзіш, ці добра прывязаны.

ПРАНЦІСЬ. Глупство, пане добрудзею. Соб-
ственno, жонка завязе, калі кабыла ўцякла. (*Да
Агата*). Праўда, баба?

АГАТА (*з месца*). Што—праўда?

ПРАНЦІСЬ. Собственno, калі-б кабыла ўця-
кла, то мяне тады ты дамоў завязеш, пане до-
брудзею.

АГАТА. А каб ты, тудэма-сюдэма, бокам
еъздзіў! Ідзі скарэй, паглядзі. Гэта-ж і мне з па-
мяці сышло.

СЪЦЯПАН. Пойдзем, каханенъкі - родненъкі.
(Абылающца і, сланиуючыся, выходяющъ, напявающъ).

Чаму-ж нам вя пець,
Чаму-ж ня гудзець,
Калі ў нашых хатачках
Парадак ідзець?

Зъява XI-ая. Паўлінка—Агата.

ПАЎЛІНКА. Але-ж калі я яго люблю, цё-
така!

АГАТА. Мала што, дзеткі, тудэма-сюдэма,
любіш яго, але, калі бацька ня хоча, дык паду-
май, што людзі скажуць, як супроці волі старых
пойдзеш?

ПАЎЛІНКА. А што там людзі? Яны з ім
жыць за мяне ня будуць і па маей съмерці за
мяне пакутаваць ня будуць. Пагавораць, пагаво-
раць, ды перастануць, як намазаліць языкі.

АГАТА. Як уважаеш, мае дзеткі. Што-ж, я,
тудэма-сюдэма, нічога не дараджу.

ПАЎЛІНКА *(загамаўши руکі на каленях).* Калі
ён такі добры, такі разумны, што і сказаць не
магу.

АГАТА. Ўсе яны добрыя, пакуль не ўбярэ
каторы дзяўчыны ў свае рукі, а як убярэ, тады
на другі лад, тудэма-сюдэма, зайдрае, а ты — тан-
цуй пад яго дудку. І мой, пакуль толькі сватаўся
да мяне,—патульны быў, як цялё, а як ажаніўся,
дык праўдзівым ваўком зрабіўся.

ПАЎЛІНКА *(як-бы не зважаючи на гаворку
Агаты).* Кніжкі мнё прыносіў... Хорапа так аб
усім расказываў... як трэба жыць, як працеваць,
як людзей трэба ўсіх любіць, і шмат, шмат чаго.

І любіць-жа ён гэтых людзей, сусім неяк ня так, як мы іх любім. Гэта-ж трэба ведаць, столькі мой тата на яго ўсякай дарэмшчыны нагаварыў і ачарніў, а ён—хоць-бы што. „Ведама, кажа, чалавек: яму нешта абышло, ці не спадабалася, дык і памстуе. У нас, кажа, усё ідзе ня так, як трэба. Людзі, кажа, у нас, як зъяры: адзін на другога кідаюцца, адзін другога цкуюць, пад'юджываюць, ненавідзяць адзін другога. З малку дзён, кажа, прывыкаюць у ненавісьці жыць, з малку дзён іх к гэтаму вучадь і дома і за домам. Съляпня, кажа, усе съляпня. Адзін над другім ня маюць ніякай літасьці, хоць усіх душаць зъверху ўсялякія пошасьці ды злыдні”.

АГАТА. Чула я, чула аб ім ня раз. Вельмі ўжо, кажуць, тудэма-сюдэма, разумны і добры ён.

ПАЎЛІНКА (*ажыўвіўшыся*). А што-ж, ці ня праўда? І ўсё-б было добра, каб ня гэты тата. Хоць няма ведама, што рабі з ім.

АГАТА. Трэба, дзеткі, пачакаць, ану-ж, тудэма-сюдэма, ліха перамелецца і ўсё добра будзе.

ПАЎЛІНКА. Трэці год, цётачка, чакаем і нічога ня выходзе. Трэці год трасуся і выглядаю тэй часінкі, каб толькі з ім пабачыцца. Павешуся, цётачка, павешуся, калі мяне з ім разлучаць.

АГАТА (*хрысціячыся*). Мёйца, Сына! Тудэма-сюдэма, што ты, Паўлінка? Пабойся Бога гэткія рэчы гаварыць напроць ночы! Цьфу, цьфу! Матачка Найсьвентшай!

ПАЎЛІНКА (*наказываючы*). Калі тут, цётачка, пад сэрцам так баліць, так баліць, што і жыць не ў магату. Такі ён міленькі, такі прыгожанькі, такі паслухмяны... (*Загледзеўшыся ўдалъ*). Калі яшчэ з татам былі яны добра, прыйдзе, бывала, вады за мяне прынясе, дрэўкі напчапае. Не гля-

дзіць на тое, што каліс вучыўся, а цяпер і сам вуча і больших, і меншых. Ніколі ад яго слова благога ня чула. Так, ведаеце, цётака, і хочацца з кім колечы аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. І чаму я такая няшчасная? (*Са сълязьмі*). Бацька родны хocha мяне адарваць ад таго, хто мне цяпер мілей ад усяго чиста — жыцьця, хаты роднай, цэлага съвету. І чаму-ж я такая няшчасная?

АГАТА (*тулячи к себе Паўлінку, праз сълзы*). Ціха, мае дзеткі, ціха. Не гаруй, не маркоцься, міленьская, вельмі. Неяк-жа ды будзе. Бог Найвышэйшы, тудэма-сюдэма, міласэрны, і аб тваей тут цяжэнькай долі не забудзеца.

ПАЎЛІНКА (*якбы збудзіўши*). А няхай сабе будзе, што мае быць,— я свайго такі даб'юся, або зпіну, каб і съледу не асталося.

АГАТА. А ўсё-ж такі скажы мне, дзеткі, чаму так твой тата на яго заеўся?

ПАЎЛІНКА. Бо, бо Якім з мужыкоў...

Зъява XII-ая. Паўлінка — Агата — Съцяпан — Пранціс.

ПРАНЦІСЬ (*за дзвярыма*). Глупство, вось-цо-да. Ня дзе падзелася. Я знаю, собственно, дамоў уцякла, пане добрудзею.

СЪЦЯПАН (*уваходзячы ў хату, а за ім — Пранціс*). І трэбало-ж свату так дрэнна яе прывязаць, ды ў гэткую яшчэ цемру.

АГАТА (*усхапіўши*). Каго прывязаць?

ПРАНЦІСЬ. Кабылу, кабылу, пане добрудзею. Ўжо-ж не цябе, вось-цо-да.

АГАТА. Дык дзе-ж кабыла?

ПРАНЦІСЬ (дастайны фляжку). Собственно, няма кабылы, дзе была, вось-до-да, пане добрудзю.

АГАТА (падблягаючы к Пранцісю з кулакамі). Дык чаго-ж ты, тудэма-сюдэма, несьянцоная костка, расьсеўся, як у сваей хаце?

ПРАНЦІСЬ (пацягіваючы з бутэлькі). Глупство, глупство, вось-до-да. Пасьвеньцім, собственно, пане добрудзю, калі несьянцоная.

АГАТА (хоча вырваць фляжку, Пранцісъ не дае). Вот я цябе зараз, тудэма-сюдэма, як высьвенчу гэтай фляжкай па галаве, дык і сваіх не пазнаеш, няшчасны ты „вось-до-да“. (Галосічы). А Божа-ж мой, бацюхна мой! На што мяне пакарай гэтым, тудэма-сюдэма, п'яніцай, гэтым недарэй, гэтым кукса-мордай, гэтым... гэтым...

Зъява XIII-ая. Тыя-ж і Альжбета.

АЛЬЖБЕТА (ўбягае, тримаючы ў руцэ клинок з тварагом). Што гэта ў вас тут нарабілася, мае міленькія?

ПАУЛІНКА. Кабыла дзядзькава ўцякла, ці хто ўкраў. (Ідзе, садзіцца на ложку і шыє).

АЛЬЖБЕТА (да Пранцісю). Дык чаго-ж, сватка, чакаецце? Бяжэце скарэй дамоў, — пэўне там; гэта-ж ей не пяршыня.

АГАТА. Ці-ж гэту, тудэма-сюдэма, трухлявую калоду зрушыш з месца? Сядзіць-жа вось анцыхрыст, каб яму моль пяты пабіла, і з месца не скранецца.

СЪЦЯПАН (закурываючы люльку). Супакойцеся, свацьця. Ня дзе яна дзенецца. Каханенская—родненская, яна дома, напэўна дома.

АГАТА. А сват, тудэма-сюдэма, ня сунься з сваім носам туды, куды цябе ня просяць. (*Да Пранцісія*). Ідзэм! Чуеш, ці не!...

ПРАНЦІСЬ (*устаючы*). Глупство, пане добрудзею, глупство. Мае мазгі спрытныя. На табе, вось-цо-да, паеду, собственно, дамоў.

АГАТА (*выводзячы Пранцісія*). Бывайце здоровы! Пахвалёны Езус!... Падла гэты, ламака, нарабіў работы. (*Выходзяць, а імі — Альжбета з кінком*).

Зъява XIV-ая. Паўлінка — Съцяпан.

СЪЦЯПАН. Ох, і даюцца-ж гэтыя сваякі ў знакі. Але, дзякую Богу, дзьве дзюркі ў носе, і скончылося,—ужо пазбыўся.

ПАЎЛІНКА. А даўно гэта таткаў Гняды ўцёк з Лужанкі, і татка дамоў пехатоў прытрапаў?

СЪЦЯПАН. Што было, тое сплыло і болей, каханенъкая-родненъкая, ня будзе, як кажуць людзі.

ПАЎЛІНКА. Паглядзім! Заўтра кірмаш.

СЪЦЯПАН. Ня бойся, каханенъкая - родненъкая. Я кабылу злаўлю, але і ты глядзі, каб мне таго зяця злавіла, аб якім я табе сягоńня гаварыў.

ПАЎЛІНКА. Што ён конь, ці вол, каб я яго яшчэ мела лавіць.

СЪЦЯПАН. Ні конь і ні вол, а так сабе дойная жывёліна.

ПАЎЛІНКА. Дык татка яго і дойце, калі ён для вас такі дойны, а я і ня думаю.

СЪЦЯПАН. Нічагутанькі, каханенъкая - родненъкая. Надумаешся ваша, як пакармлю бяро-завай кашай. Вось толькі, каб пагода была добрая,

а то казаў ён, што на кірмаш не паедзе, калі будзе дождж ісьці.

ПАЎЛІНКА. Ліха ня возьме! Гэткі цукер не размокне.

СЬЦЯПАН. Каханэнская - родненская, як скажу, так і будзе; дзъве дзюркі ў носе і скончылося. Вось толькі трэба даведацца, ці будзе напэўна заўтра пагода. Купіў я сягоныня календар—нейкі беларускі, як кажа крамнік. Пытаўся ў яго, ці піша аб пагодзе, дык крамнік гавора мне, што аб пагодзе напісана ў ім болей, як аб чым другім. Значыцца, паглядзім праўды. (*Ідзе і дастае з-за абраза календар, адкуль валица на зямлю фатографія. Паўлінка, саскочыўшы з ложка, падбягае падняць яе, але не ўспіявае.*)

СЬЦЯПАН (*падымаючы фатографію*). А гэта што такое?

ПАЎЛІНКА (*хочучы адабраць*). Гэта маё. Аддайце мне, тата!

СЬЦЯПАН. Я пытаюся—хто гэта?

ПАЎЛІНКА. Ці-ж тата ня бачыце?

СЬЦЯПАН (*са злоснай насімешкай*). Ха-ха-ха! Якім... Хай-жа ён прападзе саўсім. (*Хоча рваць, Паўлінка адбірае*).

ПАЎЛІНКА (*скрэзъ сълёзы*). Аддайце, татачка, аддайце, ня рведе! Ня зьдзекавайдеся над ім.

СЬЦЯПАН (*адпірнуўшы ад сябе Паўлінку*). Адчапіся ад мяне, гіклёўка. Я вам тут наразводжу шашняў... (*Стукат у сенцах. Уваходяць Пранціс, Агата, а за імі — Альжбета. Паўлінка стаіць патупіўшыся, глытанаючы сълёзы, і скубець пальцамі фартух*).

Зъява XV-ая. Паўлінка — Сыцяпан — Альжбета—Пранцісь—Агата.

ПРАНЦІСЬ. Глупство, пане добрудзею. Я, вось-до-да, казаў, собственно, на дзе падзенецца.

АГАТА (*дражнічы*). Вось-до-да, вось-до-да! Сам кабылу, тудэма-сюдэма, паставіў у вас пад паветкай, а шукае за плотам. Дарма толькі поўзала і сълядоў прыглядаліся.

АЛЬЖБЕТА. Ну, дзякую Богу, што хоць нашлася. (*Да Сыцяпана*). Што ты там круціш у руках?

СЫЦЯПАН (*тыкаючы фітаграфій у твар Альжбеце*). На, на! любуйся, якія прэзэнты атрымлівае твая дачушка.

АЛЬЖБЕТА (*закрываючы рукой твар*). Чаго сунешся?... Такая яна і твая, як мая.

СЫЦЯПАН. Лжэш! Каб яна была мая, то была-б такая, як і я.

ПРАНЦІСЬ. Пакажы, пакажы, пане добрудзею, што гэта за штушка?

СЫЦЯПАН (*паказываючы*). На, глядзі, сваток! Павіншай мяне з такой дачушкай і з гэтым, з гэтym гарэтыкам.

ПРАНЦІСЬ (*разглядаючы*). Эгэ! Гэта гэты разумненкі, вучоны, грамацей... Собственno, Сарока, вось-до-да.

СЫЦЯПАН. Але-ж, але! Якім Сарока.

АГАТА (*да Сыцяпана*). Тудэма-сюдема, пакажэце і мне, сватка.

ПРАНЦІСЬ (*да Агаты*). Ты, пане добрудзею, баба, на лезь сюды з цікавым носам. Собственno, пілнуй сваей спадніцы і панchoхаў, вось-до-да. А мы суд, суд зробім... правы і скоры.

ПАЎЛІНКА (*падхадзячы да Альжбеты, ласкава*).
Мамачка, адбярэце яе ў таткі.

АЛЬЖБЕТА. Што я з ім, дзеткі, зраблю?
Яшчэ біцца будзе.

СЪЦЯПАН (*да Пранціс*). А добра, сватка,
кажаш. Зробім суд, перасуд добрым складам над
гэтым гадам. А які?

ПРАНЦІСЬ. А такі, пане добрудзею: стра-
жнікаў паклікаць, спраўніку данясьці. Собствен-
но, інквізытарскі суд зрабіць—па палавіне—шась!
— і гатова, вось-цо-да..

ПАЎЛІНКА (*кідаючыся к Съцяпану і цалуючы
яму руки, скрэзъ слёзы*). Татачка, аддайце. Ня
зьдекавайцесь над ім!.... Ён-жа вам нічога bla-
года не зрабіў.

СЪЦЯПАН (*са злосыцю*). Спаць, спаць пашла,
калі гэткага нашла! Спаць! (*Рве фатаграфію*).

ПАЎЛІНКА (*з плачам апускаючыся на лаву*).
Татка згубіць мяне хочаце... гвалтам з хаты вы-
гнаць.

ПРАНЦІСЬ (*дастаючы фляжку*). А цяпер,
собственно, вып'ем хаўтурнага, весь-цо да. (*П'е*).

ПАЎЛІНКА (*ўсхапіўшыся з лавы, кідаеца к Пранцісу*). Па кабыле сваей пі хаўтурнага, а не
па чалавеку, каторага і падноскаў ня варт! (*Выры-
ваючы і разъбіваючы аб вялікую фляжку*). Вось-цо-да!..

ПРАНЦІСЬ *разъвесіўши руки, зыдзіўлены, як і ўсе*. О-о-о!!...

З а с л о н а.

А К Т II - гі.

Тая-ж самая — што ў першым акце—святліца. За столом сядзяць: Съцяпан, Альжбета і госьці—тры хлопцы і трох дзяўчыны. Мужчыны сядзяць з аднаго канца стала, а кабеты (жанкі) — з другога. П'юць гарбату, напіваючы на сподкі; закусываюць. Дзяцюкі з дзяўчатамі жартуюць, перакідываючыся крошкамі ад хлеба. З левай стараны (гледзячы ад публікі) пры съцяне ад бакоўкі—садзяць два музыкі і, зводзячы інструменты, сышаха перагаварываюцца між сабой. Ля дэзвярэй ад сенцаў, у канцы куфра, на табурэце стаіць самавар. Паулінка, прыбраўшыся па святочнаму, увіхаецца каля гасціцай Трохі ў твары зъяніўшася; час-ад-часу ўздыхае і няузнак паглядае у вакно; заадно, старапецца быць з усімі вяселай і бойкай. Як падымаецца заслона — Паулінка нясе гарбату.

Паўлінка — Съцяпан — Альжбета — Госьці — Музыки.

ПАЎЛІНКА (*стаўляючы гарбату перад Съцяпанам*). Што-ж гэта нешта татавага зяця так позна ні слуху, ні духу? Ці ня зънюхаў ён, што ў мяне пасагу нямашака!

СЪЦЯПАН. Каханенская - родненская, не бядуй. Ня будзе Гірша, будзе чорт іншы.

ПАЎЛІНКА (*насымешліва*). Мала што будзе... Але-ж, калі мяне ўжо неяк, як цмокам, стала цягнуць к гэтаму Бык... Бычку... Ах, як яго?...

СЪЦЯПАН (*з націскам*). Быкоўскому.

ПАЎЛІНКА (*падходзячы к другому канцу стала*). Можа Адэльцы яшчэ шкляначку?

АДЕЛЬКА (*госьця*). Дзякуюй. Ўжо напілася.

АЛЬЖБЕТА. Ды бяры! Што там пытаешся!
Панна Адэля толькі дзъве выпіла.

АДЭЛЬКА. Калі-ж болей ня хochaцца.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Хай паненцы захочацца
для маей кумпаній.

ПАЎЛІНКА (*забіраючы шклянку*). Вып'еш, вы-
п'еш, Адэлька,—зъмесціцпа.

АЛЬЖБЕТА (*падсовываючы гасьцям яду*). Стада-
райцеся, госьцікі, старайцеся. Вось — сыр, масла,
вантгліна! Такі-ж сягоньня трохі папрацавалі каля
полькі і лягоніхі.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ (*перажоўваючы і сёrbа-*
ючы). Дзякую, дзякую! Мы стараемся.

СЬЦЯПАН. Чым хата багата — тым рада. Хлеб
на стале — рукі свае. Выбачайце толькі, каханень-
кія-родненськія, што гарэлкі няма. Але я ў гэтym
не вінават. Хацеў узяць у Міхалішках, дык, як
на ліха, манаполька цэлы дзень была закрыта.

МУЗЫКА (*у старану да другога*). Каб не сал-
гаў, дык-бы і ня жыў. Я сам бачыў, ак пасыля
імшы адываўся з фляжкамі пры манапольцы
нешпар.

ПАЎЛІНКА (*паставіўши Адэлі шклянку, к ад-*
наму з гасьцей). Можа пан Вінцусь яшчэ вып'е?...

ВІНЦУСЬ — госьць (*уціраючы канцом на-*
столініка губы і лоб). Яно-б то было ўжо і досіць,
але, калі панна Паўлінка так пекна просіць, дык
можна яшчэ са шклянчаку.

ПАЎЛІНКА (*ідучы са шклянкай, у старану*
публікі). Гэты ўжо — дык пятую шклянку бабохае.
Наробіць сабе клопату, каб я так жыла.

СЬЯПАН (*да Альжбеты*). Ці добра хаця ты
прасіла Пустарэвічаў? Чаму іх так доўга німа?

АЛЬЖБЕТА. Каб і не прасіла, то прыедуць.
(*З насмешкай*). Пэўна, собственно, кабыла заблудзіла.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Што сягоныя на кірмашы Якіма Сароکі ня было? А то, бывала, такім франтам паходжывае, што куды мяне не вядзеш, пусьці мяне к чорту.

ПАЎЛІНКА (*стаўляючы гарбату*). А пану Банадысю зайдрасць, што так прыадзеца не патрапіш, хоць мо' і маеш за што.

ГОСЬЦЬ. Чымся грошы траціць на адзежу, я лепей іх каму пазычу.

ПАЎЛІНКА (*садзячыся на ложку*). І працэнцік добры злуплю, каб аж у пяты другому закалола.

ГОСЬЦЬ (*самадаволна*). Хе-хе-хе! А паньне Паўлінцы злосцьць яшчэ не адышла, што калісь гэтamu егамосьці Сароцы ні за які працэнт не пазычыў.

ПАЎЛІНКА. Вельмі-ж яму гэтым і не пашкодзілі. Нашліся людзі, што і без працэнтаў пазычылі, і далі яму магчымасць паехаць на вучыцельскія курсы. Цяпер нічай ласкі не патрабуе.

АДНА З ГАСЬЦЕЙ. Пэўна, што не! Такі чалавек нідзе не працадзе.

СЬЦЯПАН (*прыслухіваючыся да гэтуль гутарцы аб Сароцы*). Каханенъкія-родненъкія, кіньце аб гэтым сувінапасе гаварыцы! Прыелася ўжо мне гутарка аб ім горш горкай рэдзькі. І ці гаманеце аб ім, ці не гаманеце—ўсё роўна нічога ня выйдзе. Я ўжо яму даў дарогу.

ПАЎЛІНКА (*неспакойна*). Якую дарогу?

СЬЦЯПАН. А ты, каханенъкая-родненъкая, ня слухай, вуши развесіўшы, ды лепей гасцей

глядзі. Дзьве дзюркі ў носе, і скончылося. (*Ней-
кую хвіліну ціха. Паўлінка падходзе браць шклянкі,
але ўсе адказываюца.*)

АЛЬЖБЕТА. Што-ж, выбачайце, госьцікі!
Не хацелі піць і есьці, пасъля самі будзедзе жалець.

СЪЦЯПАН. Выбачайце, выбачайце, каханен-
кія-родненкія, адно не скажэце, што ўсяго было
ўдаволь, толькі прынукі ня было.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ (*устаючы з-за стала*).
Дзякуем, дзякуем, пану гаспадару і пані гаспа-
дыні. Падмацаваліся, хвала Богу, як лепей ня
трэба.

ПАЎЛІНКА (*ўстаячы з ложка*). Пропша пан-
нак сюды прысесьці, і паны-кавалеры вазьмече
сабе табурэцкі, ды вось тут падсядзьце, а я тым
часам пачастую гарбатай нашых музыкаў.

СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА (*выглазычы з-за ста-
ла*). А як-жа—трэба, трэба! (*Дзяўчата садзяцца на
ложку, хлопцы каля іх—на табурэтках жартуюць
між сабой*).

АЛЬЖБЕТА (*падходзячы к музыкам*). Хадзе-
це, міленкія, вып'еце са шклянчаку гарбаты.

МУЗЫКІ. Дзякуем пані. Мы ўжо сягоньня
пілі.

АЛЬЖБЕТА. Мала што калі было, а цяпер
трэба яшчэ падмацавацца. (*Забірае інструменты
і кладзе іх на кубар, садзіць музыкаў за стол і сама
садзіцца. Да Паўлінкі*). А ты, дзеткі, налі музыкам
гарбаты!

СЪЦЯПАН (*закурываючы люльку*). Выбачайце
толькі, каханенкія-родненкія, што гарэлкі няма.

МУЗЫКІ. І бяз гэтых кропэль будзем живын.
(Чуваць стукат у сенцах).

СЪЦЯПАН. А бач, нехта такі хоць нарэшце зъявіўся. Трэба ісьці ды глянудь, а то яшчэ ў дзъверы ня луча. (*Ідзе*).

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Нясі, Божа, не жанатага ды багатага!

АДНА З ГАСЬЦЕЙ. Жаніць будзем!

ПАЎЛІНКА (*стаўляе музыкам гарбату, падходзі і глядзіць у вакно. У старану*). Ах, як-жа ўёменька!

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Каго так, панна Паўлінка, выглядаецце?

ПАЎЛІНКА. Таго-ж—гнежанатага ды багатага.

Зъява II-ая. Тыя-ж² Адольф Быкоўскі.

СЪЦЯПАН (*спатыкаючы Адольфа ў дзъверах*). А-а! Нарэшце зъявіўся, дарагі госьцік! Што-ж, гэта, каханенькі-родненъкі, так доўга чакаць на сябе нас заставіў?

АДОЛЬФ (*вешаючы пальто на съцяне каля парты*). Пахвалёны ў хату!

КОЛЬКІ ГАЛАСОУ. На векі! На векі.

АДОЛЬФ (*вітаючыся са Съцяпанам*). Выбачайце, што трохі прыпазыніўся. Але гэта вінават мой жарабец. Як панёс з гары, што каля Пртыкаў, і мяне выкінуў, і вось зламаў, так што аж мусіў другую каламажку ўзяць; праз тое і замарудзіў.

АДЗІН З МУЗЫКАЎ (*у старану да другога*). Каб ён толькі дыхаў. Які яго чорт нёс? Прыстаў конь, ды ўсё тут.

ДРУГІ МУЗЫКА. Ня ўжо-ж што? У мае вочы заплаціў вясной за нейкую здыхляціну трыццаць рублёў і тая ўжо скарэй яго панясе.

СЫЦПАН (да Адольфа). Проша-ж, проша далей, сюды, дзе бліжэй кут і дзе ўсе тут.

АДОЛЬФ. Дзякую, дзякую вашэці. Проша са мной клопату не рабіць. (Ідзе і з усімі вітаеца; Альжбету цалуе ў руку, стоячы к ей бокам і ня зінаючыся).

АЛЬЖБЕТА. Проша пана Адольфа, проша за стол! Можа вып'еце гарбаты і чаго закусіце? (Да Паўлінкі). Паўлінка, налі пану Быкоўскаму гарбаты!

АДОЛЬФ (садзячыся за стол з другога канца ад музыкаў і закурываючы паяроску). А што-ж у васпанства добра гуваць?

СЫЦПАН (прысаджываючыся к столу). Ды што ў нас гуваць?—Старая баба ня хоча здыхаць, а маладая замуж ісьці.

АДОЛЬФ (самадаволына). Хе-хе-хе! Старую трэба шыудусіць, а маладую пшымусіць.

АЛЬЖБЕТА (да Сыцпана). А ваша схадзі паглядзі, ці добра прывязаны конь пана Быкоўскага.

АДОЛЬФ. Ня турбуйцеся. Я яго добра прывязаў.

СЫЦПАН. Каханенкі-родненкі, хоць і прывязаў, але сена пэўна ня даў. У нас так: госьць, як папала, а жывёліну — дык трэба добра дагледзець. (Выходзе).

Зъява III-ая. Тыя-ж без Сыцпана.

ПАЎЛІНКА (стаўляючы перад Адольфам гарбату і сама садзячыся аподаль). Што-ж гэта—пана Адольфа конь хацеў разнясьці?

АДОЛЬФ. А як-же! Тры сотні вясной заплаціў, і толькі клопату нажыў. Але ў мяне ўсё так!

Каровы мае кожная варта па якой сотні рублёў; як загілююць летам, дык і на добрым кані іх ня ўгоніш.

ПАУЛІНКА (*хітравата*). Пэўне і авечкі ў пана Адольфа так-сама гілююць?

АДОЛЬФ. А так, так! Маю пятнаццаць старых і дваццаць маладых. Як удуара гарачыня, дык яны чуць ня ўсе чыста круцяцца на адным месцы.

ПАУЛІНКА (*ідучы па гарбату для сябе, у спарану публікі*). Матыліцы авечак мучаць, як і сам тут (*паказываючы пальцам на сваю галаву*) матылі мае, а думае, што яны зыгуюць.

АЛЬЖБЕТА. Якія-ж сёлета ўраджаі ў пана Адольфа?

АДОЛЬФ. А нішто сабе. (*Відам луцил*). Жыта нажаў коп са дзьвесьце, аўса так сама — са дзьвесьце, ятменю — з сотні.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. А колькі-ж у пана зямлі?

АДОЛЬФ. Валокі з паўтары добрая будзе.

ГОСЬЦЬ. І лес ёсьць?

АДОЛЬФ (*абціраючы хустачкай лоб*). А як-же — ёсьць: з паўвалокі, калі ня болей. Сасна ў сасонку!

ГОСЬЦЬ. І сенажаць ёсьць?

АДОЛЬФ. Ёсьць, ёсьць! Над самай рэчкай, так сама з паўвалочку. Мурог, як шафран.

МУЗЫКА. Дык у пана ўсяго з паўвалочку ворнай зямлі?

АДОЛЬФ. Н-нуу так! З добрую паўвалочку.

АЛЬЖБЕТА. У нас ворнай зямлі мусіць і сатры валокі будзе, і то мы столыкі не нажалі.

ПАУЛІНКА (*сеўши з гарбатай прыстале*). Пан Адольф лепшы, відаць, за нас гаспадар.

АДОЛЬФ. О, у мяне гаспадарка ні ў чым ня зблыша. У мяне жонка і то будзе лепшая, як ува ўсіх.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Каб толькі не ўдалася
наравістая.

ПАЎЛІНКА. Цікавасьць, ці пан Адольф ужо
затаргаваў сабе якую?

АДОЛЬФ. Гэта пакуль што—сакрэт.

ПАЎЛІНКА. А мне пан Адольф скажа?

АДОЛЬФ. Так. Але перш тату і маме, а па-
сьля ўжо і васпаньне на самае вушка.

ПАЎЛІНКА (*бяруны ў яго шклянку*). Добра,
добра! Пан Адольф, як ведаў, што я трохі глу-
хавата.

АДОЛЬФ. Глухавата!...

ПАЎЛІНКА (*ідуцы па гарбату, у старану публікі*). Трэба шэршня за нос павадзіць, каб і дзя-
сятаму заказаў, як жонкі купляць.

АЛЬЖБЕТА. Пан Быкоўскі, здаецца, у нас
першы раз?

АДОЛЬФ. А так—першы!

АДНА З ГАСЬЦЕЙ. Дык пачу трэба даць
пацалаваць старую бабу.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Пан Адольф толькі да
маладых ды багатых лас, а старыя ў яго ў раху-
нак ня йдуць.

АДОЛЬФ. А праўда, праўда! Я толькі да
маладых маю імпэт.

АЛЬЖБЕТА (*у старану*). І дурны-ж ён, як
відаць.

ПАЎЛІНКА (*падаючы гарбату Адольфу*). Да
каго гэта маеце такі імпэт: да дарагіх кароў, ці
да дарагіх кабыл?

АЛЬЖБЕТА. Ды не! Пан Быкоўскі мае ім-
пэт толькі да маладых дзяўчат.

АДОЛЬФ (*п'ючы гарбату*). Але-ж, але. Толькі
да маладых дзяўчат.

ПАЎЛІНКА. А кільчака часам з гэтага не
нагоніце на язы?

АЛЬЖБЕТА. Што ты?! Ці-ж пан Быкоўскі
конь?

МУЗЫКА (*у старану да другога*). Конь, ня
конь, а як відаць, дык быдлё парадашнае.

АДОЛЬФ (*да Паўлінкі*). Панна Паўлінка дык
усё мне камплімэнты гавора.

ПАЎЛІНКА (*рассыпана*). Ага! Камплімэнты.
(*Да музыкаў*). Мацуцеся, мацуцеся, музыкань-
цікі. А то ўжо ногі чэшуща. Так і хочацца з па-
нам Адольфам сыпнуць ляпоніху.

АДОЛЬФ. Фі! Я такіх мужыцкіх танцаў ня
гуляю.

МУЗЫКІ (*да Паўлінкі*). Дзякуем! Ужо, як
належыць сабраліся; цяпер можам і рэзнуць што-
колечы для паненкі. (*Садзяцца на свае месцы
і зводзяць інструменты*).

ПАЎЛІНКА (*да Адольфа*). А якія-ж вы танцы
гуляеце?

АДОЛЬФ. Гэрц-польку, падзі-спаць, манчыз,
падзі-кварту. (*Вылазячы з-за стала, цалуе Аль-
жбету ў руку, да Паўлінкі*). Ну, што-ж? Можа мы
з паненкай папробуем?

ПАЎЛІНКА. Калі-ж я гэтых мудрых танцаў
ня толькі што ня ўмею, але ніколі нават іх і ня
бачыла.

АДОЛЬФ. Ня бойцеся! Я на ўсе лады выучу
паненку скакаць. (*Бярэ Паўлінку — як да танцу,
да музыкаў*). Зайграйце нам гэрц-польку!

МУЗЫКА. Мы гэтага ня ўмеем.

АДОЛЬФ. Ну, дык падзі-спацы!

МУЗЫКА. Першы раз чуем.

АДОЛЬФ. А можа падзі-кварту знаеце?

МУЗЫКА. И гэта першы раз чуем.

ПАҮЛІНКА (*як-бы бядуючы*). А-ей-ей! Вось табе і на! Так і не наўчуся гэтых панскіх танцаў.

АДОЛЬФ. Не бядуйце вельмі. Я буду вытылінгіваць на язык, а васпанна толькі прыслухоўвайся ды вырабляй нагамі так, як і я.

ПАҮЛІНКА. Значыцца, будзем гуляць пад язык. (*Съмех. Адольф ірае на язык і бяз толку выкручиваецца з Паўлінкай*).

АДОЛЬФ (*наказываючы*). Вось так, вось так! Правую нагу сюды, а левую туды. Галаву ў левы бок, а задам пад парог, ды вось так!... Раз, два, трох, то направа, то налева... (*Усе прыгляджаюцца да іх і съмлюцца*).

Зъява IV-ая. Тыя-ж і Пранцісь — Агата — Съцяпан.

ПРАНЦІСЬ (*п'яны*). Пахвалёны Езус. Вось-цо-да, пане добрудзею.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. На векі! На векі!

ПРАНЦІСЬ (*глянуўшы на Паўлінку і Адольфа*). А гэта што такія, собственно, за выкрутасы, як у цырку, ці ў сумашэдшым доме?

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Гэта пан Быкоўскі абу-чае панну Паўлінку новамодных танцаў. (*Пранцісь і Агата распранаюцца*).

ПРАНЦІСЬ. Можна, можна далей круціцца, як у хваробе святога Лявэнтага. Далей, далей! Раз, два, трох, вось-цо-да!

АДОЛЬФ (*далей наказываючы Паўлінцы*). Вось як, вось так! То направа, то налева. Раз, два, трох! То туды, то сюды, ножка ў ножку, раз, два, трох!

ПАЎЛІНКА (*вырываючыся*). Не, такі нічога ня выйдзе. Ня кемкая я да навуки.

АДОЛЬФ (*садзячы Паўлінку*). Гэта толькі трудна першы раз, а посьле пойдзе ўсё гладка, як пугай высмаліць! (*Ходзе па хаце, махаючи наля твару хустачкай. Пранціс, Агата і Сыцяпан садзяцца за стол; Альжбета падае ім гарбату.*)

ПРАНЦІСЬ (*закурываючы люльку з Сыцяпанам*). Собственno, пане добрудзею, кабыла заблудзіла і праз тое трохі спазынлісія. Але гэта глупство, глупство! Яшчэ парой будзе, вось-до-да.

АГАТА. Якое чорта заблудзіла? Пакуль аб'ехаў, тудэма-сюдэма, усю аколіцу, як пагарэлец, дык і поўнач чуць не агарнула. Тудэма-сюдэма, усё гары тэй сабе шукаў.

ПРАНЦІСЬ. Ты, баба, собственно, маўчы, вось-до-да! Ты нічога ніколі ня кеміш, а я маю розум спрытны. Я, пане добрудзею, Барнашоў, Барнашоў, дзе пашоў, там і прашоў. (*Да гасцей*). А вы, маладзічкі, не зважайце, вось-до-да, ды танцуйце, пане добрудзею, пакуль казінец ня ўбіўся ў ногі.

ПАЎЛІНКА. А праўду дзядзька кажа. Будзема гуляць, на што дарма час марнаваць! (*Да музыкаў*). Зайграйце, калі ласка, польку, але такую, як ведаецце... каб аж съвет хадыром пашоў.

МУЗЫКА. Добра, добра! Мы для паненкі пастараваемся. (*Іграючы польку; усе, апрача старых, танцуюць: Адольф з Паўлінкай, астальныя госьці — хто з кім. За столом Пранціс з Сыцяпанам частуюцца гарэлкай з фляжскі, каторую першы прынёс з сабою.*)

АДОЛЬФ (*танцууючы прыпявае*).

Танцovalа рыба з ракем,
А петрушка з пастарнакем,
А цыбуля дзівовала,
Цо петрушка танцovalа.

ПАЎЛІНКА (*адпіваючы*).

А на печы, на лучыне
Дзеўкі грошы палічылі;
Налічылі паўталера,
Дый купілі кавалера.

АДОЛЬФ.

Дзяўчынэчка суха, бляда,
Я да цебе ў госьці яда,
І конікоў не жалую,
Ушыстку ночку машырую.

ПАЎЛІНКА.

У гародзе ячмень родзіць,
А да мяне Якім ходзіць.
Радзі, радзі, ячмень, гусьцей, —
Хадзі, хадзі, Якім, часьцей!

АДОЛЬФ.

Сядзіць голуб на галіне,
Салавей на ветке;
З аднай дзевушкай гуляю,
Другая в прыметке.

ПАЎЛІНКА.

Ажаніся, не ляніся, —
Будзеш панаваці:
З аднай будзеш съвіньні пасьвіць,
З другой — заганяці.

АДОЛЬФ.

Наша поле камяніста —
Ні праехаць, ні прайсьці;
Нашы дзевачкі фарсісты —
Нельга к ім і падыйсьці.

ПАЎЛІНКА.

Я фарсуха, ты католік;
Ня руш мяне за падолік, —
Мой падолік шоўкам шты,
Хто палезе, будзе біты!

СЬЦЯПАН (*як съціхла гульня*). Брава, брава,
пан Адольф! Складзен да тандаў, як, не раўну-
ючы, закрыстыян да ружанцаў.

ПРАНЦІСЬ (*пацигіваючы з фляжкі*). Глупство,
глупство, вось-до-да! Собственno, хоць у кішані
пуста, за тое ногі сыплюць густа. Каб яму яшчэ
ды мой разум растропны, дык зусім было-б добра,
пане добрудзею.

АГАТА. Кінь ты ўжо, тудэма-сюдэма, пляў-
згаць, як латак у млыне! Гуляюць — няхай гуля-
юць; ты сваімі качэргамі так не патрапіш.

АЛЬЖБЕТА (*да Пранціся*). Можа-б чаго,
сватка, закусілі?

ПРАНЦІСЬ. Глупство, вось-до-да. Собственno,
закушу, закушу. (*Да гасціцей*). А вы, пане добруд-
зею, забаўляйцеся, пакуль гаспадар вон з хаты
ня гоне, вось-до-да.

ПАЎЛІНКА (*да Адольфа*). Можа, пан Адольф,
съпяцё нам што колечы? Я чула, што вельмі
пекны голас маеце.

АДОЛЬФ (*астанаўліваючыся*). Э-э! які там
пекны! Ось так сабе! Канешне, лепшы, як у другіх.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Дык проща съпець. Мы
ўсе просіма.

АДОЛЬФ. Калі ўжо так пекна просіце, дык
можна. А якую-ж бы панна Паўлінка хацела?

ПАЎЛІНКА. А ўсё роўна, хоць якую! Ну,
якая лепей у пана Адольфа выходзе?

АДОЛЬФ (*пне няскладна, махаючы хустачкай
на твару*).

Плываё голэмбі,
Летаё лабэндзі;
З нашэго коханя,
Пэўна, ніц не бэндзе.

ПАЎЛІНКА. А такі-ж нічога ня будзе.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Ці-ж гэта голэмбі плываюць, а лабэндзі лятаюць?!

АГОЛЬФ. Ну, калі перабіваеце, дык саўсім ня буду пець.

АЛЬЖБЕТА. Хай пан Быкоўскі на іх не зважае, ды пяе; ведама — блазнота, што яны знаюць?

ПАЎЛІНКА (*паглядзеўшы ў вакно*). Выбачайце, пан Адольф! У мяне няўмысьлье вылецела слайдо.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Выбачайце, выбачайце! Просім, просім. Больщ ня будзем!

ПРАНЦІСЬ. Собственno, пане добрудзею, заўядзі яшчэ сваю шарманку: яна ў цябе, прост, як грамафон, вось-до-да, трубіць.

АДОЛЬФ. Ну, ужо буду. Але, калі яшчэ хоць раз перапыніце, тады загневаюся і саўсім кіну пець. Пейце тады самі!

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Не, не! Ня будзем!

АДОЛЬФ (*ня*).

Гляджу я бяў толку на хладную шаль,
І чорную душу цярзае пячаль.

ПАЎЛІНКА (*душачыся ад съмеху*). Ці-ж у пана Адольфа чорная душа?

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. На што-ж пан глядзіш на яе бяз толку?

АДОЛЬФ (*насуніўшыся*). Болей пець вам ня буду, хоць на каленях прасеце. Пейце сабе самі, калі такія разумныя! (*Садзіца*).

ПАҮЛІНКА. Дык і съпяём, калі пан Адольф такі някемкі, што нават жартаў не разумее.
(У старану). Эх, скарэй-бы ўсё гэта кончылася!

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. А такі-ж съпяём, і ўсе разам.

ПАҮЛІНКА (*да Адольфа хітравата*). А пан Адольф нам паможа?

АДОЛЬФ. Ані думаў.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. А што мы съпяём?

ПАҮЛІНКА. „Дый куды-ж ты, дуб зялёны, пахінаешся?...“

АДОЛЬФ. Фі, мужыцкая!

ПАҮЛІНКА. А пан Адольф можа-б хацеў, каб завялі якога манчыза?

ПРАНЦІСЬ. Собственno, вось-ци-да, калі такой панскаі натуры, дык пазатыкай кудзеляй вушы, пане добрудзею.

СЪЦЯПАН (*да Пранціся, съціха*). Каханенкі-родненкі, ня кратайце яго! Ён, бачыш, як я ўжо і казаў, масьціща к маей Паўлінцы. Як будзеш яму наругацца, дык гатоў яшчэ адбіцца, а я яго стараюся прыручьць.

ПАҮЛІНКА. Ну, дык што? — згода на гэту?

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Згода, згода!! А паслья другую.

ПАҮЛІНКА. Толькі ня зьбівацца з толку. Глядзець, як я буду рукамі тахты адбіваць.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Добра, добра!

(Плюць. Паўлінка, сумна ўсьміхаючыся, дырыгье. Паслья і Пранцісі падходзяе і фляжскай адмахівае тахты; музыкі такжэ сваей ігрою памагаюць).

Дый куды-ж ты, дуб зялёны,

Пахінаешся?

Дый чаго-ж ты, мой міленькі,

Задумляешся?

ПРАНЦІСЬ (*як перасталі пець*). А цяпер,
вось-цо-да, „Як-жа мне ня пець“, пане добрудзею.

АДОЛЬФ. Ізноў мужыцкую!

ПРАНЦІСЬ. Але! мужыцкую, але, вось-цо-да.
А васпан, собственно, сваю пансскую схавай съвіньям на съяданье.

АГАТА (*падходзіць і цягне Пранцісля за полы*).
Кінь ты ўжо, тудэма-сюдэма, з поля сходзіць!

ПРАНЦІСЬ. Вось-цо-да, адчапіся ад мяне,
пане добрудзею!

ПАЎЛІНКА. Ну, будзем пець „Як-жа мне
ня пець, як-жа ня гудзець?...“ (*Плюць, як першую*).

ПРАНЦІСЬ (*як скончылі*). А цяпер, собственно,
„Чачотачку“, пане добрудзею.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Чачотачку. Чачотачку!
(*Плюць „Чачотачку“*).

Спарадкіла чачотачка семера дачок,

Спарадзіла невялічкіх семера малых.

АЛЬЖБЕТА (*як съціхлі*). Адыхненце, міленькія, хоць трохі, а то замарыліся дужа. (*Да Пранціса*). Хадзенце, сваток, за стол, ды можа чаго закусіце, бо і ты-ж памагаў.

ПРАНЦІСЬ (*садзячыся*). Собственno, глупство, вось-цо-да. Маладым трэба паказаць, паказаць, пане добрудзею, а яны ўсё патрапяць... пра-вільна толькі навучыць іх. (*Пратываючы з фляжскі да Сыцяпана*). А ты, сват, трymайся, вось-цо-да. Ім ня дам, яны маладзічкі яшчэ, пасьпеюць.

СЫЦЯПАН. А праўда, праўда, сватка! Яшчэ іх пара не ўцякла. (*Выпівае*).

ПАЎЛІНКА (*каля гасьцей*). А што-ж мы цяпер будзем рабіць? Ужо напеліся, дык можа ізноў пагуляема?

ПРАНЦІСЬ (*закусываючы*). Собственno, пачакайце; я зараз скамандую, пане добрудзею, за што і як узяцца, бо мой розум растропны, а вы нічога ня ведаеце.

ПАЎЛІНКА. Ну добра, пачакаем. (*Да Адольфа*). Што-ж гэта, пан Адольф, надуўся, як мыш на крупы, або, як апошніе ў печ усыпаўшы?

АДНА З ГАСЬЦЕЙ. Пан Адольф, відаць, закахаўся.

АДОЛЬФ. Ну, дык што, калі закахаўся?

ПРАНЦІСЬ (*перажоўваючы яду*). Собственno, цяпер, вось-цо-да, пойдзем лявоніху, пане добрудзею!

УСЕ. Лявоніху! Лявоніху!

АДОЛЬФ. Ізноў мужыцкая!

ПАЎЛІНКА (*да Адольфа прыпадхлёбываючыся*). А мы з панам Адольфам сыпнем лявоніху, сапраўды, сыпнем! Адпусьцецеся на мяне грэшную; болей ці ўдасца так весела з вамі паскакаць.

АДОЛЬФ. Ды я ўжо вельмі ня гневаюся. Калі ўжо так хочацца, дык пойдзем; што-там надта такое?

ПРАНЦІСЬ (*да музыкаў*). Собственno рэжце, пане добрудзею! (*Да Альжбеты*). А мы з свацьцяй тупнем, вось-цо-да!

СІЦЯПАН (*да Агаты*). А мы з свацьцяй, ка-ханенънкая-родненънкая! (*Музыкі іграюць лявоніху. Кабеты трохі ўпіраюцца, але пасыля ідуць; за імі астальныя госьці. Паўлінка—з Адольфам*).

ПРАНЦІСЬ (*прыплювае*).

О, Лявоніха-Сымоніха была,

О, Лявону хлеба, солі не дала!

О, Лявоніха—Сымоніха, а-ей!

Не хадзі ламаць капусткі маей!

АЛЬЖБЕТА.

Хоць капуста зарасла лебядою,
Не пайду яе палоць за табою.
Прападзі ты і з капустай сваей,
Ня супы ты маладосьці маей!

СЪЦЯПАН.

О, Лявоніха, ты жонка мая,
Дый нямтыую сарочку дала;
Некачаную, нямтыую,
Толькі шоўкам абаштыую.

АГАТА.

А, мой татка, дзевярусенька,
Вядзі мяне памалюсеньку;
Не вядзі мяне па пожынцы,
Вядзі мяне па дарожанцы;
На пожынцы мае ножкі ня йдуць,
Па дарожанцы—дык самі бягучы.

АДОЛЬФ.

Як я бегаў, дык і бегаў,
Абы мілую праведаў;
Як каціўся, дык каціўся,
Абы к мілай прыхіліўся;
Як і скок, так і скок,
Абы к міленькай пад бок!

ПАЎЛІНКА.

А калі-ж я у матулькі жыла,
Як вішанька у садочку цвіла;
Дасталася злому духу—мужыку,—
Ссушыў мяне, як ліпінку у духу.

АДОЛЬФ.

Ты бярозачка, бярозка мая,
Ты бярозка не цярэбленая;
Тваё лісьце не сярэбранае,
Нашы дзеўкі не паседлівыя.

ПАЎЛІНКА.

Не вядзі мяне ні ў лес, ані ў сад, —

Завядзі мяне к татульку назад;

Не вядзі мяне ні ў лес, ані ў бор, —

Завядзі мяне к татульку на двор!

ПРАНЦІСЬ (*як перасталі цульню, да Съцяпана*).

Собственno, і дала-ж твая баба мне дыхту, вось-
до-да. Аж лыткі трасуцца, пане добрудзею.

СЪЦЯПАН. Г твая, кахраненкі-родненкі, не
адстала, аж дыхавіцу чуць мне не нагнала.

АГАТА. Абодва вы кавалёвяя мяхі, тудэма-
сюдэма, непаваротлівяя, дык і здаецца, што нехта
вам дыхту нейкага даваў.

АЛЬЖБЕТА. А праўда, свацейка, праўда.
Ім толькі каля фляжкі круціцца, а не з дарэчны-
мі жанкамі лялоніху ісьці.

ПРАНЦІСЬ. Ага, собственno, добра, што
свацейка, пане добрудзею, успомніла! (*Дастае
фляжку і частуюецца з Съцяпанам*).

ПАЎЛІНКА (*да Адольфа*). Ну, як-же пану
Адольфу спадабаўся наш мужыцкі танец? Як я
ўважаю, дык лепей у вас лялоніху выходзе, чымся
тое нейкае „падзі-кварт“! І прыпейкі складныя
знаецце!

АДОЛЬФ (*нібы скромна*). А трохі-ж нейкіх
наўчыўся каліс.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ. Пара нам і чесьць знаць!
Пэўне ўжо каля поўначы матаецца.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Так, так, час рухацца
дамоў!

ПАЎЛІНКА (*з аблігэннем, у старану*). Дзя-
куй Богу!... (*Да гасцей*). А можа-б яшчэ пагу-
лялі?

АЛЬЖБЕТА. Каму далёка, то яно так, а каму
блізка, дык ня шкодзіць яшчэ пазабаўляцца.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ. Не! Не! Ужо час і пара!
ПАҮЛІНКА. Ну, дык хай музыкі на адходнае хоць марша сыграюць, каб весялей усім сънілася, і каб моцна ўсім спалася.

СЪЦЯПАН. А гэта ья шкодзе! (*Да музыкаў*). Што-ж, каханенъкія - родненъкія, сыграйце, калі ласка, яшчэ што-колечы на адходнае дарагім госьцікам, а там—дзъве дзюркі ў носе, і кончылося. (*Музыкі іграюць марш. Госьці адаяваюцца, прашаюцца і выходзяць, за імі—музыкі*).

Зъява V-ая. Паўлінка — Адольф — Съцяпан — Альжбета—Пранціс і Агата.

СЪЦЯПАН. Вось і пацішэла трохі ў нашай хаце, няма ўжо каму скакаці.

ПРАНЦІСЬ. Собственno, глупство, вось-цо-да. Было шумна, пане добрудзею, і будзе шумна!

АГАТА. А так, так, тудэма-сюдэма, як будзе вясельле ў Паўлінкі.

ПАҮЛІНКА. Э-э! Майго вясельля ніколі ня будзе, значыцца, і шумна ня будзе.

АДОЛЬФ. Щі-ж у бацькоў маладога, паненка, думаеце, ня хваце на вясельле?

ПАҮЛІНКА. Хваце — ня хваце, а такі вясельля майго ніхто ня ўбача.

СЪЦЯПАН. Гэта, каханенъкая - родненъкая, пабачым. Яшчэ я на тое ёсьць і ў сваей хаце — гаспадар, а ня госьць! Жыта повен аруд і сала не адзін пуд.

ПРАНЦІСЬ. Собственno, глупство, вось-цо-да. Часам ці вясельле, ці павесіў — адно на другое, пане добрудзею, выходзе.

АГАТА. А ты, вось-цо-да, прыкусі свой язык і ня тыцкайся, тудэма-сюдэма, туды, куды цябе ня просяць. Напіўся, наеўся, дык і маўчи!

АЛЬЖБЕТА (да Агаты). Што-ж там, свадейка, такое? Сват-жа нічога благого ня кажа. (Да Паўлінкі). Прыбрай ты ўжо, дзеткі, са стала!

ПРАНЦІСЬ. Собственno, ці съвіньні елі, ці шляхта папасывалася — гэтак, вось-до-да, стол выглядае, пане добрудзею.

ПАЎЛІНКА. Добра, мамка, зараз. (Да Адольфа). А пан Адольф мне паможа?

АДОЛЬФ. Калі патраплю, дык чаму-ж не? (Прыбираюць са стала; начынне стаўляюць на табурэце наля самавару).

АЛЬЖБЕТА. Вы-ж бы, дзеткі, занясьлі пасудак на тую палавіну.

ПАЎЛІНКА. Усё роўна; я посьле занясу сама, а цяпер... (Паглядаючы плутавата на Адольфа) я баюся з панам Адольфам ісьці адна на тую палавіну: ён такі да ўсяго мае імпэт...

АДОЛЬФ (нясучы пасудак, у старану публікі). Відаць, дзеўка ўлялюскалася ў мяне па самую шыю.

ПАЎЛІНКА (ідучы к сталу, у старану публікі). І собіла-ж Богу стварыць гэткую чапялу недарэчную!

ПРАНЦІСЬ (да Паўлінкі). А праўда, собственно, лепш старожа, як варожа, пане добрудзею.

АГАТА (да Пранціся). А ты, „старожа“, не мялі попусту, а думай, як да хаты ісьці!

ПРАНЦІСЬ. Пане добрудзею, дык і пойдзем; што-ж там, собственно, такое? (Прашаюцца або і выходзяць. Альжбета памагае прыбираць са стала).

Зъява VI ая. Паўлінка — Адольф — Съцяпан — Альжбета.

ПАЎЛІНКА. Ня так, пан Адольф, бярэнт шклянкі; трэба вось як! (Паказывае). Ну і зграбны-ж! не раўнучы — як вол да карэты.

АДОЛЬФ. А панна Паўлінка ўсё камплімэнты мне гавора.

ПАЎЛІНКА (*у старану публікі*). Дурню плюнь у вочы, а ён скажа: дождж ідзе!

АЛЬЖБЕТА (*да Съцяпана, каторы клюе посаля за столом*). Што ты табаку важыш? Ідзі ды кладзіся спаць. Гэта-ж табе тут не карчма.

СЪЦЯПАН (*сонна*). Каханенъкая-родненъкая, я наважу, а ты купіш. Сон някепская реч. Для чаго Калядкі—добрая съяткі, што пад'еў ды на палаткі. (*Вылазячы з-за стала, да Адольфа*). Каханенъкі-родненъкі, выбачай... Забаўляйся тут з Паўлінкай, а я прыкархну трохі... Сягоньня яшчэ досьвета мяне мая ўспарола. (*Адвадзічы Адольфа ў старану*). Ну што? Як мяне Паўліна... падышла пад мысьль?

АДОЛЬФ. О, важная маладзіца. Хоць сягоньня гатоў з ею жаніцца.

СЪЦЯПАН. Ну, так тупай каля ле; толькі съмелася: яна дзеўка падатлівая, хоць можа і мае трохі якіх мухаў у носе.

АДОЛЬФ. Хэ-хэ-хэ! Як усякай патраплю падлізацца.

СЪЦЯПАН. Ну, дык падлізываіся, каханенъкі-родненъкі! (*Прашчаецца і ідзе ў бакоўку*).

Зъява VII-ая. Паўлінка — Адольф—Альжбета.

АЛЬЖБЕТА (*съціраючы стол*). А ты, Паўлінка, можа ў карты пайграеш з панам Адольфам?

АДОЛЬФ. (*закурываючы*). Ды і мне ўжо трэба зъбірацца дамоў.

ПАЎЛІНКА. Ці-ж пан Адольф рассыпаўся, што маніёсся зъбірацца? Заедзеце яшчэ; каня-ж маецце ня жартачкі!...

АДОЛЬФ. О, конь мой добры!

АЛЬЖБЕТА. Ну, дык і чаго-ж съпяшацца?...
Нам, старым, як той кажа, такая рэч: пад'еў ды
на печ.

ПАЎЛІНКА (*у старану*). Чаго добраага—зана-
чуе, вот будзе бяда. (*Паглядаючы ў вакно*). И цем-
ра-ж страшнная! (*Услух*). А пагода сягоньня ня-
дрэнная. Нават месяц сьвеце, што рэдка на Па-
кровы. Будзе добра для пана Адольфа дамоў ехачь.

АДОЛЬФ. А хоць-бы і дрэнная, дык мне
блізка; жарабец мой у момэнт дамчыць.

АЛЬЖБЕТА (*да Паўлінкі*). Ну, дык пагля-
дзі-ж ты, дзе карты, ды пазабаўляйцеся яшчэ трохі
з панам Адольфам, бо я, мусіць, зраблю съледам
за дзедам. Трохі-ж сягоньня такі натупалася.

АДОЛЬФ. Проша, проша, панечка! На нас
маладых не зважайце.

АЛЬЖБЕТА. А ўжо-ж я такі і пайду.

АДОЛЬФ (*цалуючы ў руку Альжбету*). Хутка
і я паеду, вось толькі дам аднаго гаспадара панье
Паўлінцы.

ПАЎЛІНКА. Паглядзім—хто каму?! (*Шукае
карт. Альжбета выходзе ў бакоўку?*)

Зъява VIII-ая. Паўлінка—Адольф.

АДОЛЬФ. Чаго паненка шукае?

ПАЎЛІНКА. Таго, чаго яшчэ ня маю. Карт.

АДОЛЬФ (*іглянуўшы ў вакно*). А вось яны —
на вакне!

ПАЎЛІНКА (*у старану*). Думала, што ня
ўбачыць; скарэй-бы можа з хаты выпхнула, не
напоўшы карт. (*Да Адольфа*), Ну, калі ёсьць, дык
будзем іграць. (*Паглядзеўшы ў вакно*). А ў што?

АДОЛЬФ. У гаспадара.

ПАЎЛІНКА. Гэта, значыцца, у дурня?

АДОЛЬФ. Ну, гэта толькі мужыкі так гаво-
раць. (*Раздае карты*).

ПАЎЛІНКА. А як пан Адольф думаў, хто-
мы? То-ж так сама мужыцкага роду.

АДОЛЬФ. Першы раз чую!

ПАЎЛІНКА. Ды і пан Адольф так сама мужыцкага роду. (*Іграючы у карты*).

АДОЛЬФ (*възвілениы*). І я?...

ПАЎЛІНКА. Але, але! Калісь былі ўсе мужыкі, ну, дык цяпер кожны чалавек мужыцкага роду, хоць каторы і прыкідываецца панам, ці грамам. Ды і што гаварыць? Адам і Эва і то былі мужыкамі.

АДОЛЬФ (*възвілениы*). Адам і Эва?!

ПАЎЛІНКА. І Ной і Езус.

АДОЛЬФ. Што я чую?... Адкуль гэта, панна Паўлінка ўсё ведаец?

ПАЎЛІНКА. Ого, не скажу!

АДОЛЬФ (*просачын*). Пропша сказаць.

ПАЎЛІНКА. Ня тэй б'яце! Вот салапяка!

АДОЛЬФ (*паправіўшися*). Ды скажэде!

ПАЎЛІНКА (*нецярпіла*). Ну, добра. Запытаў-
цеся ў Якіма Сарокі: ён усё вам раскажа. (*Адольф
прыгрывае*). Дурань пан! Дурань пан!

АДОЛЬФ (*папраўляючы*). Гаспадар. (*Раздае
карты*).

ПАЎЛІНКА (*у старану*). Які чорта гаспадар,
калі дурань?!

АДОЛЬФ. Што панна Паўлінка кажа?

ПАЎЛІНКА. Кажу: але гаспадар. (*Хвілю маў-
чаць*. *Паўлінка ў старану*). Што тут гаварыць
з гэтай вандзонкай? І трymae-ж яго нядобрае!
(*Да Адольфа*). А ці пан Адольф жаніцца хочаец?

АДОЛЬФ. Ой, страшэнна хачу. А панье-
Паўлінцы замуж хочацца?

ПАЎЛІНКА. Ого, яшчэ і як хочацца!... Калі ўдасца, дык яшчэ і сягоныня можа пайду.

АДОЛЬФ. А я-ж яшчэ з таткам і мамкай вашымі нічога аб гэтым не гаварыў.

ПАЎЛІНКА. Аб чым—аб гэтым?

АДОЛЬФ. Ну, аб тым, я жаніцца буду, а панна Паўлінка замуж ісьці. (*Прайгрывае*).

ПАЎЛІНКА. Ізноў пан дурнем! Ізноў дурнем!

АДОЛЬФ. Гаспадаром... (*Раздае карты*).

ПАЎЛІНКА. А можа ўжо будзе? Нешта спаць як-бы хочацца. (*Зівае, устае і паглядае ў вакно. У старану*). А што, калі ня прышоў?

АДОЛЬФ (*не расслухаўши*). Хто не пашоў?

ПАЎЛІНКА. Я кажу, каб хаця дождж не пашоў. (*З удаванай жаласыцю*). Я так жалею, так жалею пана Адольфа, каб не замок, што аж тут нешта трасецца. (*Паказывае на грудзі*).

АДОЛЬФ. І я так сама панну Паўлінку жалею і цяпер, і потым.

ПАЎЛІНКА. Калі гэта? — потым? Як, пан Адольф яшчэ дурня возьме?

АДОЛЬФ. Ды не! Тады, як будзем... як будзем... ну, як гэта сказаць?...

ПАЎЛІНКА. Ізноў скруціў! (*Папраўляе*). Вось гэтак было, гэтак біць трэба, а я з гэтай хаджу, і пана Адольфа ізной дурань, дурань, дурань!

АДОЛЬФ. Гаспадар!

ПАЎЛІНКА. Усё роўна, хоць, гаспадар, але, як карты паказываюць, дык дурань!

АДОЛЬФ. Хай сабе будзе і так! Цяпер за тое, што панна Паўлінка мяне гэтак абыграла, вазьму ды паеду. (*Устае*).

ПАЎЛІНКА (*з аблягчэннем, у старану*). Сабраўся такі урэшце.

АДОЛЬФ. Дабранач паньне Паўлінцы! Прома-
чакаць,— я прыеду па канчатак.

ПАЎЛІНКА. Забярэце лепей яго цяпер!

АДОЛЬФ. Каго?

ПАЎЛІНКА. Ды канчатак той.

АДОЛЬФ. А панна Паўлінка ўсё жартуе.
(Прашчаецца. Выходзячы, у старану публікі). Вот
так на ўсе бакі дзеўка! Адным словам, як стору-
блёвая кабыла. Гэткая— дыхт для мяне жонка!

Зъява IX-ая. Паўлінка (адна).

ПАЎЛІНКА *(неспакойна)*. А той можа, хай-бы
лепей і ня прышоў! Так ўсё неяк у сярэдзіне
трасеца... І на што гэта я яму абяцала? Лепей
было-б пачакаць. Што тут рабіць? *(Ходзе ад вакна
к вакну і паглядае)*. Падшахнула-ж мяне нядобрае
на згоду прыстаць! *(Сумна-весела)*. А можа ня
прыдзе? *(Сумна)*. А калі ня прыдзе, то значыцца,
ён ужо мяне ня любіць болей. Не, няхай прыдзе
лепей, а там, што будзе, то будзе. Трэба павара-
жыць. *(Стукае ў пальцы)*. Прыдзе, ня прыдзе, ня
прыдзе, прыдзе. *(Весела)*. Прыдзе, прыдзе! А ця-
пер — любіць, ці ня любіць? Ну, гэта трэба на
карты паваражыць. *(Бярэ і перакідае карты)*. Лю-
біць, ня любіць, к сэрцу прыжме, к чорту пашле;
любіць, ня любіць, к сэрцу прыжме.. *(Весела)*.
Так, так, любіць, к сэрцу прыцісьне. Ну, раз кар-
ты гэтак паказалі, то трэба зьбірацца. Але мушу
ўперад паслушаць, ці съпяць старыя. *(Ідзе і пад-
слушоўвае ў дзіверах бакоўкі)*. Съпяць, ажно хра-
пуць, як-бы суконкі дралі. *(Падходзе, глядзіць у вакно,
задумываецца)*. Што тут узяць? Ага, трэба за-
глянуць у куфар. *(Адчынне куфар, капаецца ў ім;
дастасе пацеркі і прымірае)*. Bo! гэта дык трэба за-

браць—так мне з імі да твару ідзе. Ну, сукенку новую таксама трэба ўзяць. Усё гэта звязкам у хустку. (*Рассыпывает хустку и складывает свое речи*). А-а, і чаравічкі мушу забраць, бо ў чым-жа я з ім бегаць буду? Шнуроўчку так-же возьму, бо хто-ж яе будзе тут насіць?... I-i... ужо болей, здаецца, нічога. (*Звязывает, и идет к ложке. Чувачь шорох за окном! Паулінка съціха*). Ай хтось там прышоў! (*Паглядываючи на публику*). Прышоў мой міленькі, прышоў! Такі карты праўду паказалі. (*Идет к окну*). Хто там?

ГОЛАС З-ЗА ВАКНА (*придушины*). Я!... Я!...

ПАУЛІНКА (*глядящаяся в окно, у старану*). Нічагутанькі ня відаць! Цемната страшная! (*У окна*). Хто—я?

ГОЛАС. Я!... Я!... Ну, ці-ж не пазнала?

ПАУЛІНКА. Пачакай мінутку. Вось я зараз. Толькі падушачкі звязжу і коўдру.

ГОЛАС. Ды мне нічога ня трэба!

ПАУЛІНКА. Мала, што ня трэба, а я вазьму: мягчэй будзе спаць. (*Хутка ідзе к ложке, звязывает подушкі и коўдру в пасыплю*). Ну, ужо гатова! (*Адчиыняет окно, и выкладывает вузлы*). Пераймай, а зараз—і мяне! (*Да сябе*). Трэба з бакоўкі ўзяць верхнюю апратку і хустку, толькі-б хаця-ж старыя не прабудзліся. (*Зыніжает агонь у лампе и идет к бакоўке. Па некоторое время выходит из стула, а дальше уходит*). А цяпер і сябе трэба выкінуць! (*Шыбка идет к окну*). Чувачь шорох у бакоўцы! Ах, нехта ўстаў!

Зъява Х-ая. Паулінка—Съцяпан.

СЪЦЯПАН (*выбляет в бакоўке, ахнувшись и покидает*). Хто тут? Хто тут лазе а поўначы? Альжета! Альжета! Хутчэй сюды! (*Паулінка, пера-*

хрысьці ўшыся, кідаецца ў вакно. Съцяпан убачыў). Гвалт! Злодзей! (Вяжыць к вакну і хватает Паўлінку за ногі). Альжбета! Скарэй сюды! Стрэльбу хватай!!!

Зъява XI-ая. Паўлінка — Съцяпан — Альжбета

АЛЬЖБЕТА (выбнягае — як Съцяпан — акрыўшыся коўдрай; уся трасеецца). Матачка Найсьвентшая! Што тут робіцца?! (Мацае па съцяне). Зараз, зараз нясу стрэльбу. (Хватает за іру ад гадзінніка, з грохатам валицца са съяны і разбіваецца). Ай! Што-ж я нарабіла?!

СЪЦЯПАН (трымаючы Паўлінку за ногі, да Альжбеты). Куды цябе немач упёрла? Падкруці хутчэй knot ды памажы цягнуць!...

АЛЬЖБЕТА (бляжыць к лямпе). Ужо, ужо!

ПАЎЛІНКА (перавесі ўшыся праз вакно). Цягні братка, ямгэй!

АЛЬЖБЕТА (падкруці ўшыя knot і бягучы к Съцяпану), Божухна мой! Гэта-ж Паўлінка! Скуль ты ўзяў таго злодзея?

СЪЦЯПАН. Каханенская-родненская, не мялі языком, ды вось памагай цягнуць; там нейкі гадяе за рукі трymае.

ПАЎЛІНКА. Мацней, мацней, браток!

АЛЬЖБЕТА (памагаючы Съцяпану цягнуць). Што ты, дзеткі, адурэла, ці што? (Съцяпанаючи Паўлінку в вакна на хату).

СЪЦЯПАН. Ты гэта, каханенская-родненская, куды манілася ляцесь?

ПАЎЛІНКА (апіраючыся рукой аб стол, патуніўшыся). Я!... Я!... хацела замуж ісъці!

СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА. Праз вакно?!

ПАЎЛІНКА. А што-ж, калі татка і мамка праз дзъверы ня пускаеце.

Зъява XII-ая. Тыя-ж і Пранціс — Адольф —
Агата.

ПРАНЦІСЬ (блз шапкі ўваліваецца ў хату, тримаючы за каўнер Адольфа). Собственno, пане добрудзею, злодзея, злодзея злавіў, вось-цо-да.

АГАТА (цягнучы вузлы). А як-жа, тудэма-сюдэма, з гэтym катомкамі каля вашага вакна капаўся.

•ПАЎЛІНКА, СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА. Пан Быкоўскі?!...

ПРАНЦІСЬ. А так, так, пане добрузею. Адольф, Адольф! Злодзей, собственно, вось-цо-да!

СЪЦЯПАН (да Адольфа). Дык гэта ты мне хацеў дачку ўкрасыці, зладзюга, каханенъкі-родненькі?

АДОЛЬФ (зайкаючыся і не разумеючы, у чым рэч). Я.. я... зьбіўся тут каля саду з дарогі, дык хацеў у панны Паўлінкі запытатца праз вакно, кудой выехаць.

ПРАНЦІСЬ. Собственno, злодзей, злодзей! Вузлы з хаты праз вакно павыцягіваў. Можа і шапку маю ўкраў?

АГАТА. Ты зараз, п'яніца, тудэма-сюдэма, і галаву забудзешся. Гэта-ж аж дамоў давалокся і тады толькі агледзеўся, што шапкі забыўся.

ПРАНЦІСЬ. Собственno, а баба на што, каб усяго пільнавала. Але злодзея, пане добрудзею, злавіў, злавіў, вось-цо-да.

СЪЦЯПАН (да Паўлінкі). Дык гэта ты, каханенъкай-родненъкай, за яго хацела замуж уцякаць, як даведалася, што гэнага гада, гэнае плюгаўства за афішкі арыштавалі?

ПАЎЛІНКА (гук). Божухна мой, Божа! Якімку арыштавалі!!

СЪЦЯПАН (*самадавольна*). Хе-хе-хе! Ужо гэтае мужыцкае насеньне ня будзе больш нашых съцежак паганіць.

ПАЎЛІНКА. Якімку арыштавалі! Майго саколіка ненагляднага арыштавалі!

СЪЦЯПАН (*да Адольфа*). А ты, каханенькі-родненські, негадзяй, вірутнік з-пад цёмнай гвядзы, вон з маей хаты, каб твая і нага тут ня была! Ня мог, як трэба, па хрысьціянску—з сватам, з запаведзямі маю дачку ўзяць, але, як злодзей, хацеў праз вакно вывалишы! Вон! Вон!

АДОЛЬФ. Я... я... толькі хацеў дарогі запытадца...

ПРАНЦІСЬ (*развязываючи вузлы*). Собственno, злодзей, пане добрудзею! Падушкі і сукенкі дзявочыя праз вакно пакраў. К вурадніку, марш! К вурадніку, гіаль, вось-до-да!

ПАЎЛІНКА. Якімку арыштавалі! Маю зорачку ясную арыштавалі! (*Дзіка*). Ха-ха-ха! Зывяры съляпяя!!! (*Як спон, валіцца на зямлю. Суматоха. Крыкі: вады! вады!*)


ПРАНЦІСЬ. Собственno, пане добрудзею, у мяне ёсьць кроцлі. (*Дастае з кішані фляжку і пырска у твар Паўлінцы гарэлкай*).

АГАТА (*кідаючыся да Пранціся*). Тудэма-сюдэма, ашалеў...

СЪЦЯПАН (*панура*). Каханенькія-родненськія, дзъве дзюркі ў носе, і скочнылося!

З а сл о п а .

КАНЕЦ.



+

Бел. архив
Документ.



1994 г.

Бел. архив
1994 г.